

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТЭРАТУРА.

(НАРЫСЫ і АГЛЯДЫ).

Лекцыя, чытаная у Беларускім Народнум Університету
у Маскве.

Цяшская доля, якая на працягу усяго гістарычнаго жыцьця Беларусі, нядчэпна яе справаджая, давяла да таго нашу краіну, што мейста ея, як роунае з другімі, чуць ня назусім загубілася у ходзя жыцьця. Сцярауши сваю гасударствяннасць з дауных часоу і падпауши пад моцны надау літвазацыі пошли заваевы яе Літоускім княжаствам, Беларусь, воляю лесу, пачала уступаць болій і болій свае мейста свайму пабядзіцялю-літоускаму уплыву з'яго губільнымі скуткамі ля развітшай у Полаччыня, Случчыня, Мазырчыня, Мінішчыня, і іншых вабласцех тагдашняе Беларусі, беларускай культуры. Усе прывілеі, праводзячыя тую ці іншую гасударствянную уладу, як лісаньня грамат, актау, пастанову ўсіх законау на пануючай мові, верхавенства устаноу, нагляд гасударскі за усею машынаю гасудаскае гаспадаркі—усе гэта па трошку перайходзіла у рукі літоуцау, прымяучы іхнюю ахварбоукі і прымеркоуваючыся на іх складу управы, нацыянальных звычаяу ды іншая. Разам з пераходам, ці сапраудній, з атабранняням у свае рукі ат беларусау, кірунку гасударская машынаю, лехка, бяз спречкі, передаліся і усе чыноўныя людзі пад загад новага уладайцы краям і яго доляю, Літоуская народнасць павяла у краю сваю працу, стала пануючай і, вядома, нацыянальная асобнасці, як мова, душа, злучавы з гэстай асобнасцю, звычайна, ралігійны культ, начау прасціраць свое сільле шырэй і ширэй і захапліць у себе памаленьку ўсю тагочасную інталігэнцыю, выхаванную на пачатках і развіццю беларусскае культуры. Заусёды, пры стоку дэзвух рэчак, вада тае, якае хуччай і стромій цячэ, переганяя воду першай і усе плывучая захапляя з собою. Але, калі усе іншая удалося літоуцам аблітавіць, скинуць хварбу беларускай мулі, та гэта ня удавалася зрабіць з беларусскаю моваю. Як ні як, а беларускі народ па лічбі куды перацягвау літоуцау, выраблянаю культураю, якую больш усяго захоувая мовлені так сама стаяу вышэй, рауняючы з беларусамі, усе ж такі някультурных і адсталых літоуцау. На працягу доугіх гадоу самаістнаго жыцьця, беларуская культура добра ужылася і змагацца з яе уплывам і на літоускую гасударскую управу—было цяжка і ня зусім патрэбна. Гэткія вялікія з'явішчы у жыцьці народау, як поуная усасанья, знішчэння аднаго другім—рэч ня вельмі простая. Гісторыя, на працягу сваем, толькі у дау-

нейшыя часы, у часы вялікіх перетасовак народау, адмячала прапад, выміраня таго ці іншаго із сям'і слабейших, ня змогшых вытрываць перад маснейшымі у барацьбе за жыцьцю. Гэтак згінула на памках гісторіі колькі народау, як мауры, скіе, рымляні, полауцы, печэнэгі ды інш. С часам жа, с намерным ходам поступу і развіцьцем культуры—эмаганьня між народа і, ужо ня прыводзіла да тых скуткау, як гэта было спакон вякоу. Наадварот, мы бачым, што мяркоуна к таму часу, калі зрабілася зауладаньня літоуцамі Беларусью, бач у XIV сталецьці можна бачыць, што вытрывалась у барацьбе за жыцьце між народамі мацнела і меньш куды меньш, стала прыпадкау іх заняпаду. Калі і можна было казаць аб утратках таго ці іншага народау у змаганоні з другім, та талькі гэты утратак быу з боку яго эканамічнага, ці палітычнага незалежнага бытаваньня, зусімня нацыянальнага. Самая страшная варужjo у гэтум напрамку, есцесцвянная і прымусовая ассыміляцыя—ня апраудалі сябе у жаданнум ля прыхильнікау яе скутку. Нават там, дзе яна боляй і упарцій прыводзілася—сустракала у цяснейшай нацыянальнай злучнасці страшэннага ворага. Ці літоускія гасударскія людзі і правячныя станы былі знакомымі з гістарычным бегам жыцьця народау, ці іх жыцьцю і яго варункі уразумілі—толькі яны ня прабавалі гостра ставіць пытаньня аб гвалтоунай літвазацыі Беларусі і яна свабодна шырыла свою культуру. Ды часткаю той хвакт, ужо палітычнага сэнсу, гэта тоя, што літоуцы, як-ніяк ня чыста гвалтоуным спосабам перамаглі беларускі элемент, а мелі той ці інши нават і налад, покуль у канец зліцца у адно Літоуска-Беларуская гасударства. І мы ведаям із гісторыі, што беларуская мова траха на працягу усяго тэрміна жыцьця Літоуска-Беларускага гасударства мела вахкую значнасць у ім. Многія устаноўныя граматы, усякія акты, някожучы ужо аб перапісца паміж польскімі каралямі і літоускімі князьямі—пісаліся на беларускай мове. Гэтак быу напісаннія дайшоуши і захаваушыся да нас вядомы Літоускі статут Кейстута, літоускія мэтрыкі і інш. Апроч гасударскіх патрэб, беларуская мова была нарауне і у школах, і у судох і у тагочасных бажніцах. Адным словам, уплыу літоушчыны адбіуся ня дужа шкодна на беларускай нацыянальнасці.

Ня тоя ужо мы бачым с прыходам новых людзей, новых гаспадароу на Беларусь, палякоу, Знатная злука (унія) гасударская паміж Польшчаю ды Літоуска-Беларускім гасударствам XV стал. гібяльня адгукнуліся як на белорускum, гэтак і на літоускum народах. Раунуючы з Літвою і Беларусю, дзе эканамічныя варункі с прычыны слабейшай культуры, ня унеслі глыбокае рожніцы у маётнасці люцкой, Польшча была у поунуй значнасці слова стараною эканамічна развітою, маючаю у сябе і паноу-багатых і буржуазею і хлопау, калі на Літве вышэйши туан складалі блізкія да князя баяры і упраунікі, а то задавала усяму тон шляхта. Багатая культурна, Польшча, ясна, зрабіла тоя, што уплыу яе на адсталыя і у культурнум, і у эканамічнум, налітычнум быцьці Беларусь, і Літву меу моцную силу. Мова польская, развітая ды багатая, зразу перамагла між інтэліген-

цяю і беларускую і літоускую. Яе ж культура, роуная заходній, магнэсам пацягнул усіх мала веля падкіх да яе з стану багатых і карыстаючых можнасце яе мець. Усе нацягнуліся у Польш, Варшаву ды Кракау, і вядома, аттуль уже яны варочаліся чыстымі палякамі. Поміж з гэтым, старажнна коланізацыя Беларусі ды Літвы, надзяленыня багата зямлею усіх заслужаных пры дварох літоускіх князеу і польскіх каралеу чыноунікау, баярау і выслугнай шляхты, да гэтаго яшчэ высунутая на повярх жыцьця царкоуная унія—як лепш ня трэба зварнулі Беларусь у калоню Польшчы, з усім хараством сярэдня-вяковая коланізацыянае палітыкі. Палогая роунасць, з стромым нагінам, на якой ушчало сваю пуціну развіцьце беларускае народнасці, суджаныя доляю яе законы, сапхнулі да бядоваго скутку. З гэтаго часу, с часу гасударскае уні паміж Польшчаю і Літвою, абвітаю валям маладое Ядвігі, Беларусь перайшла у другі перыяд свайго жыцьця, перыяд, у які прышлося працунаму народу беларускаму, «хлопам» «жывея» прычасціца да міссы захаваньня свайго нацыянальнага жыцьця.

Уся знаць, памешчыкі, шляхта—пацягнуліся, як я сказау, у Варшаву, а нахджжаючыя на Беларусь чыноунікі і коланісты, прыносілі польскую культуру, дух, язык. Перш з гасударскага ужыцця, а потым і з будзіоннаго ужываньня вышэйшымі станамі—беларуская мова выпіхалася, замяніяючыся польскаю. Аставауся народ, прыгонны, якому толькі і асталася можнасць казаць на сваей роднай мове. Прауда, у касцелах, у судох—так сама паща мова польская. Вымушалася і простаму народу чужынная мова, але до угі час яе умываньня усе-такі ня перамог роднае—як Польшча ня змяніла души беларусскае. Не, і казаць ня трэба, каб у такіх варунках магла іші реч аб развіцьці беларускае мовы ці нават літэратуры.

Прыгон сыпняю прайходзіць съвет да цемных людзей, крыху ж асьвячоных, дастауши гэту асьвету у Польшчы, няслі свае таленты ей жа.

Гэтак ішло да 18 сталецьця, да часу заваеу Беларусі расейскімі царамі пры падзелу Польшчы. З гэстаго моманту Беларусь з другога боку падышла да новаго фактару чужыннага уплыву, прынесшаго з сабою тую ж самую бяду з усходу, якую палякі каля двух сталецьцяу да гэтаго няслі з-заходу. Беларусь стала с калоні—тым ласым куском, за які шчапіліся два пачаткі—велікарасейскай і польскай палітыкі зніштаження. Німа магчымасці, не хватая слоу у мове, каб поунасцю абмуляваць разбазыраннасць глуму, здзеку і гвалтоуя, якія дзікім віхром завілі над бяздольнай, пакутнай стараною. Калі намуляваць сабе вобраз, дзе відаць, як два каршуны раздзіраюць сваю ахвяру—та то будзя поуная снадобя долі Беларусі да апошніх часоу, захоплянай кілцюрамі памешчыкау—русыфікатору, і паланізатарау, ксядзоу і папоу.

У гэтай дзікай схопца стагнала Беларусь і нельга было думачь, што калісі мінецца щэмь ночы і нішчаны народ пачне будзіцца, станя прабаваць свае жыцьцё, вядома, с першаго кроку ступіушки на пуціну нацыянальна-культурнага атраджэння. Пара гэтая якрас прышла у той час, калі уся Расея у сілу законау сацыяльнага развіцьця, ачулася на мяжы

равалюцыі 1905 году. Узраджэння Беларусі поруч з абгастэрніям нацыянальнага пытаньня і клясовых супречак, ушчалося з дужа цікаваго пункту і пашло на простуй завабна-уздзячны дарогазя—гэта уваскрашэнням да жыцьця беларускае мовы, праводчым якога стау сам беларускі народ.

Прауда, мы ня можам ня адмейць першых бліскау на небасхілу беларускага жыцьця: праменьня, хоць і смуглыя, блеклыя—з'явіліся яшчэ у 60-тыя гады XVIII сталецца. Іх зас্বечвалі рэдкія, прыпадкова, пад штырхам тых іншых варункау, народалюбна настроянная людзі, больш пісары і песняры на абмылца, уведзянай развіццем жыцьця у систэму, адышоўшымі на паслугу суседнім, багатым народам—тым жа пелякам ды расейцам.

Народнічы уплыу, захапіушы інталігэнцыю у Рәсей—пераліуся і на Беларусь і крануу сабою сярэднюю інталігэнцыю і ліберальныя кругі пісьменства. Беларуская мова, захаваная на працягу доугіх гадоу у спіску і і здзеку, адна пракладала дарогу, на якой можна было прайдці у гэты народ. Ды бяз нязнаньня яе, нязацікауляннасці ёю, нельга было назнаць і душы самога народу. Вось мы і бачым, што на змену тым адносінам да беларускага слова, якія нельга назваць іначай, як глум—і выходзячых ат забавы і «німа чаго рабіць» зравольных панкоу, пачыная ужывацца жывы, і шчыры прыхіл, якія ушчыння цэлы цуг песняроу. Сыракомля (Кандратовіч) паміж польскімі творамі працуя крыху і над роднымі беларускімі; Манюшка—бярэ ля сваіх мелодзіяу—мелодзіі роднага краю у оперы «Сялянки», і украпляя імі свае вялікія музычныя творы. Ім першым запісаны абробляна багатая песня беларуса. Толькі многа пазней Рагоускі дадау свае працы да яго... Прауда, зашмат раней, яшчэ у XVIII веку некі В. Ровінскі, а як кажуць другія, Манькоускі, перекладая на Беларускую мову украінскую «Энеіду» і гэтым пракладая пошля доугаго змоуку першую сцешку на дарозя гражданскага жыцьця «хамскай мовы». Потым, ужо у 50 гг. XVIII сталецца беларускі дзеяч Чэчот ня раз падае прыклад культурнае працы над атраджэнням Беларусі. Але усе гэта былі пробы, нясмелія і ня сапрауды сур'юзныя. Толькі В. Дунін-Марцынкевіч (1803—1885 г.г.) першым ясна і смела пачыная пісаць па беларуску, праканаўшыся на прыкладзя, што: «Беларускі селянін («Dudav Bialoruski»—I вып. 1875 г. Мінск), бачучы кніжку на родную мовя, ахвотний яе чытая і дзетак сваіх лягчэй прысягая к асьвеця»...

Крыху атыдам у бок, каб паясніць некаторая няпаразумення, с першаго узгляду западаючая у парадак анісу і складу нашага пытаньня. Як бачыцца, у весь час на працягу нашага апісу вы натыкаліся на просьчнае пытаньня: справа мусіц іші, як то пастауляна у перадзя, аб беларускай пісьменнасці, а у злозя рэч ідзе аб культурна-нацыянальнум атраджэнні Беларусі? Чаму гэта так? Што можа быць між гэтым такога агульнага, каб так цесна злучыць гэты два пытаньня?

Калі мы прасачым гісторыю атраджэння другіх прыгнечаных народау, та мы ясна убачім, што самым вахкім праводчам яго з'яўляцца пісьмен-

насьць. Гэтак, пазнайцяся з атражэльніям Украічскага народу, Літоускаго Латышскаго, Кауказскіх народаў, ды іншая. Але ні адзін з іх ня дае прыкладу гэтага цеснага спліту між развіціем пісьменнасці і атражэньня. Вядома, прычына гэтаму тая, што сама літэратура і само атражэньня беларускага народу нясе сам гэты народ, а ня вярхня яго станы. Гэта рожніца адбівая самую даіуную і пекную страніцу у беларускай гісторыі. Нацыянальна-культурная атражэньня і пісьменнасць беларуская да таго, пераказваю я, цесна зблытаны адно з другім, што гаворучы аб адным—трэба разумець і з'ясняць сабе і другоя...

Той лігkі нагон увагі да беларускага пытання, які ушчауся пад упливам вялікіх ідэй Заходу (Французская і Германская революцыі) і народнічаства у Рэсеi, ішоушы зверху, меу зусім няглыбокія карэніння і ня прынёс; за сабою значных пліонау.

Творчасць В. Марцінкевіча адбівала сабою пачуцьцё спагады да прыгнечанага народу і выказвала сабою гэта пачуцьцё. Ен прышу да яго з боку, пакахау за мягкасць і пакору народ-горацешац, і гета настроіла яго струны ля апеву свайго чуцьця аб юм. Струны задрэнчалі і выпусцілі сабою гарачыя шчырыя зыкі. Але, вядома, ля шчырасці іх ня хапала другога дужа важнага—гэта поунае умеласці валаданьня імі, мастацтва—што даецца знаньням, поуным і усебаковым, мовы народнае. Заусяды места пачуцьця папауняя уражэньня, і дзе больш яно перамагая—там боляй цярліць сіла вытваранай рэчы. Ды ля гэтага патрэбна багата таленту і мастацтва. В. Марцінкевіч гэтаго ня меу, па крайній меры, у датычнасці творчасці на глебія беларускай—іон ня паказау.

Мова яго так сама цярліць ад паланізмау—і усё наагул робіць верш яго нядмысловым. Пэунэ—хацець гэтаго мы ня маям права; тым боляй—патрабаваць. І упікі нашы, здаецца, ні у мейстру. Наадварот—вялікая пашана і падзяка можа быць яму—першаму трубніку беларускага пісьменства. Чуць у 1870 г.г., пры агульнум нязнанью аб быцьці і гістарычнай значнасці беларускай мовы, усіожткі музычныя і багатыя вершаваньня В. Марцінкевіча—гэта ня малоя дзіва. Ня дзіва, тагды, што творы яго зачытва ліся тады народнічаскаю інталігэнціяй і нават селянамі, хадзілі па усей Беларусі і за яе межамі. У сваіом вершы ад 1860 г. паэта піша.

«Будзям роуныя с панамі,
Самі будзям, як паны» і т. д.
Перестануць нашым братам
Як скацінай таргаваць,
Напускацца ліхім матам,
Скуру з ног да карка драць.

Хоць халодна, хоць галодна,
Холад-голад ні пачом!
Эх, каб толькі нам свабодна!
На свабодзя адживіом.

Вось панам ня дужа лоука
Самым трэба працаваць!
Пабаліць ня раз галоука,
Калі прыдзяцца араць!

Ня адзін та напацяець
І заскача драпака...
Бо сам толькі есць умеляць
Ды драць скuru з музыка.

Якбы быу якой скацінай,
Або горшы ад яго:
Білі пугай ды дубінай,
А цяпер брат— ого—го!

Музык будзяць ня скацінай;
Ня раз скажэць пан с паноу:
— Пане Грышка, пане Міна!
Як жа вастпан? ці эдароу?

Блізка у гэткум напрамку пастройны усе творы В. Дунін Марцінкевіча. Адбітак нагонянага ослабаджэнням селян ад прыгону пачуцьца паэты, і таго настрою, які ахапіу грамадзянства. Усе дробныя рэчы яго дапоўняны, як тая перадаюць, знатнымі творамі яго, пазмамі «Тарас на Парнасі» і «Гапон». У гэтых творах, калі толькі ня абмылкова, што іх вылажы сапрауды В. Дунін-Марцінкевіч, заложаны вялікія пачаткі яго народніцкіх здабыткаў і паглядау. Гэтаму сведчыць той пашыр іх сярод інтэлігэнцыі тагочаснай і вызваная імі папулярнасць, як аутарцы, гэтак і сіла ды гмах беларускага эпоса, які ушчынау імі свае далейшая развіццё. Як казалася у перадзя, тэмпэрамант В. Марцынкевіча ня падпау пад ваяунічы настрой і замер на вялікай спагадзі, якая мяжуха, аднак, с пачуццем будзячага окліча.

Другога настрою, іншага тэмпэрамэнту — прышоу ласлядовак В. Дунін-Марцынкевіча, багаты дарам, гарачы помстай за прыгніт беларускага народу, як працууніка, гэтак і беларуса, бацька і галава да 1905 — 6 г.р. пэрыаду беларускай прыложай пісьменнасці — Францішак Багушэвіч, ці па прозвішчу, Мацей Бурачок. Яго лёра залігала зусім новая і рожныя па сэнсу, а аднакія па глыбі і значнасці, пазывы і окліchy.

На першы уступ высоуваяцца ім беларуская „я“, нацыянальны пачатак, і развертвяюцца широкі плян гарачага змаганьня за роуная, незалежнай быцьдю яго сярод роунымі свободнымі народамі. Здаецца, у яго многаграннай істнасці збегліся усе жаральцы крыуды і здзеку, перанесянага Беларускім народам на прадягу цяжкіх гадоу гістарычнага жыцця, зліліся і успеніліся, забрынялі у щеснай змесі і перавярнуліся у новая напекі ля музы «гневу і помсты».

Жаласлівую дудку жалейку, граючую слёзным тонам, Ф. Багушэвіч ломіць і круціць новую,—на якой пастваляя іграць датуль, пакуль сілау хопя:

Як слязы ня станя,
Тады — скончу граньня.

Бо іначай нельга. Надта ціжарным дыхам сапе ад мукау народных наукола, дужа заняволян беларускі мужык, аб яком:

Па усім съвеця б'юць у звоны—
Дурны мужык, як варона...

А дурны таму, што:

Закасіуся, заарауся. .

І ня мая гатоунасді азірнуцца наукол, пранізадь зіркам істнасьць свайго жыцьця, яго варункі... Ня мая съмеласьці адчыніць шырока вочы і падняць съмела язык...

Кінь наукола вокам,
Дык крыявым сокам—
Ня слязой заплачаш,
Як усе абачыш.

Прауда, пазця падабаяцца пад ціскам нядолі і гора, няпрастаннымі зваротамі на ужытую пакору народу уздымаць пачуцьцю помсты і ахвоту да змаганьня, а ня адчынням, завучым поклічам. Апошні кірунак ён карыстая з іншаго боку, ён ня абмежвайцца міякімі рамамі і няшкадуя пэнту і жару ля сілы зову.

У сваій пекнуй і прыгожуй «Прадмовя» да «Дудкі Беларускай» Ф. Багушэвіч эдоліна тлумачыць і з'ясняя пытаньня, кім мы ёсцяка і кім павінны быць, і абкідая свае з'яснення шчырымі ясныхі і праканаючымі доказамі. Прачытаушы яе—нельга ня стадца беларусам, бо ня у сілах заняважыць іх.

Нам, сучасным сведкам вялікага перакруту сацыяльнага і грамацкаго жыцьця, які завецца равалюцыяй сацыялістычнай, зусім ня вагкім эдзецца падабаючы метат пазыву да змаганьня, які аблюбован быу песніямі часу народнічества, як расейскаго, гэтак і беларускаго. Толькі паказываць і «ліерай абуджаць», нам роуна таму, што і намеру ня даваць да змаганьня. Нам хочацца, мы рвіомся на збройная поля уверанна і нацянкі, але трэба браць у рахунак час і яго варункі, ды варункі эпохі. Вялікі песніяр расейскі, Ня-красау, быу шчырым равалюцыянерам і зрабіу у сэнся абуджаньня равалюцыйнага пачуцьця боляй, ніж самы старанны агітатар. Ля свайго часу іон быу равалюцыянер духу і разуму, вялікі ды значны равалюцыянер. У беларускай літературы Ф. Багушэвіч стаіць вышэй Некрасава: ён съмела можа празывацца валадыром гэраічнага тэрміну яе і будзячым трубачом забітаго народу. Алеж, пераказваю, усіо ж бы такі мінорны тон пераважвау і над яго

уздымаемым настроем. Поауда, вера і гард, які ён укладаю сваю надзею-
падагравалі элемент бадзюрасьці і ахварбоувалі у чырвани мулю яго мінору.

«Ня тужы бярозка,— з намі свет ня эгіня:
Вециар, як павея, шышачкі раскіня;
Хоцьбы ты засохла,— вырасця вас боляй...
Перастаням плакаць мы над сваей доляй!
Якось яно будзя—лажывіом да дошкі;
Хоць ляпей, хоць горай, абы ня так трошкі!
Шышачкі раскіня, як паракідала
Маіх шасьць сыночкау—здаецца, ці мала?
Усе разышліся! Ну, дык рана—позна, такі, мне здаецца,
Кожны занудзіцца й да дому вярнецца».

Па пекнасці мовы і на мастацтву хвормау творы яго кудысь далей
паперліся уперад сваіх папярэднікау і цешаць нас сваю скончанаю музы-
каю. З яго з'явішчам ля беларускай літэратуры беларусы знашлі няцэ
няны скарб, бяздонную крыніцу.

Зякой хто нап'еца,
Дык вольным здаецца

Дык вось, Франц. Богушевіч (Мацей Бурачок, Рэука с-пад Барысава)
быу самым яскравым і шчыра народным паэтаю абуджаючайся да жыцця
Беларусі да тэрміну 1905 году.

II.

Мы спыніліся толькі на двух асобах: В. Дунін-Марцінкевічу і Ф. Багушевічу таму, што яны поунасцю ахапляюць сабою першы пэрыяд у гісторыі беларускай літэратуры; усе ж другія як-бы дапауняюць іх. Ян Баршчэускі, Каганец ды іншыя у роуні зімі далі шмат менай (Каганец дапоуніу сябе у посьля-1905-гадовы пэрыяд) і па ліку, і па значнасці. Хоць, вядома, заслугі іх ніякім чынам ня могуць умальвацца, ня толькі-б касавацца.

1905 г., помяж с падынам соцыялістычнага руху, падняу да нябывалай
выши і рух нацыянальны. Варта праглядзець гісторыю гэтага часу, і лёгка
можна будзя убачыць, які значны крок у справя нацыянальнага зняваль-
неніння зрабілі цэлы цуг расейскіх нядзяржауных, прыгнічаных нацыяу: лі-
тоуцы, латышы, украінцы, фінны і інш. Але асобна значным пліонам адбіуся
гэты год на абуджэнныі беларускага народу. Здаецца з гэстаго боку 1905 г.
энарок і выпау дзеля таго, каб даць штырхач толькі беларускаму народу,
які астаяуся пазадзя усіх на дарозя свайго нацыянальнаго будауніцтва. Ін-
чай думаць мы і ня можам. Той размах, тая шыр, якія раптам ахапілі бе-
ларускі народ хвалімі самапазнаньня, таго ня дазваляюць. Адначасова за-
варушыліся і гарады, і мястэчкі, і сіолы. Беларусь пакрылася нацыянальнымі,
палітычнымі і сацыялістычнымі гурткамі, колкамі і грамадамі. Студанты,

вучні, ічтэлігэнцыя і асобна цікава работнікі і селяні,—усе дазналі патрэбу часу і няйначнасьць паражэння выпхнутых ім задач. «Аслабяний сябе з усіх бакоу і назвамі рві ланцу гускаго прыгону!» гучэу бадзіоры вокліч і спыняўся у гушчы грамацкага жыцьця беларускага народу.

Рабілася дзіва з дзіу, тым боляй, што беларускі нацыянальны рух глыбай усяго ікрас запау у славі працунаго народу,—селян і работнікау,—і толькі вярхове датыркнууся да інтэлігэнціі і буржуазіі. Выяулялася, што першы прыклад робыць гісторыя, калі знізу чуяцца голас, съмела празываючы рэчы сваімі. Прачынауся сапрауды беларускі народ, выяуляючы сабраныя вякамі скарбы свае захаваннасьці...

Але законы сярадковай цягучасьці (цэнтрабежнай сілы) ня прамінуулі датыркнуцца напрамку развіцця і беларускага руху, якто бывая і усюды. І сярэдзіна, посьля пачатковай роунавагі паусюдах, стала адзначацца у Вільні, абрысоуваючы выразна гушчэйшы элітак святавосьці.

Усе кіраунічыя сілы зышліся там, дзе варункі, колькі мага былі па часу, усебочна спрыялі таму. Вакол Вільні рэялі усе.

С часам, калі рэакцыя сумела пяраважыць аслабаніціальны рух, і юн мусяу ужэць і нікнуць, беларускі нацыянальны рух толькі з'узіўся. а углыб рос ды рос. І вось, калі вілянскі цэнтр беларускіх сіл прыдау сваёй працы культурную ахварбоуку і пачау браца друкаваным словам паусюжыць яе, та гэтym юн нібы пераняу голас жыцьця.

Адчыненая у Вільні на змену зачыненай «Нашай Долі» вядомая «Наша Ніва» начала служыць ліхтарняю, да якой паляцелі з усіх куткоу высунутыя народам яго «гаравальнікі і апевайцы думак». Між першымі парыадам у беларускай літэратуре і новым знашлася можнасьць адшукаць ужо было захаваную прэемнасьць. Выявілася, што та там, та сям сядзелі у цішы і вылівалі свае думкі многія нязнаныя паслядоуцы беларускіх народнікау. Ня кідау пісаць Каганец, пісала Пашкавічанка (Цётка), пісай А. Пауловіч і пробавау свой багаты талент будучы карыфей, Янка Луцэвіч (Янка Купала), час ад часу адрываючыся ад працы над польскімі сваімі творамі. Поруч жа, за многа раней, ужо хадзілі па руках народных вучыцяліоу, вучняу і сельскай сацыялістычнай моладзі, здольныя рэвалюцыйныя творы і творы сатырычныя мужыка з Мікалаяушчыны, вучыцяля Костуся Міцкевіча (Якуба Коласа). Нельга адзначыць, хтэ запошніх двух і на колькі каторы з іх раней прыхіліліся да свае творчасьці, толькі ведама, што ужытыя ім з нараджэнняня таленты адначасова пачалі выуляцца, расьці і класыці закладзіны новаму пэрыаду у беларускай літэратуре, пэрыаду эпосу самога народа, з гушчы яго выліванага, а ня зышоушаго да яго.

Першая беларуская газета «Наша Ніва» магнэсам пацягнула іх да сябе і на страніцах сваіх панясла па віосках і сіолах тым, хто і ня думау, што яго мукі так складна адшліфованы і так пекна абмуліованы. Здавала-ся дасюль, што і ткаць гэткія тканіны нельга...

Казаць аб гэтых двох паэтах, Я. Купалі і Якубу Коласу, аб гэтых двух вяліканах, ніколькі ня павялічваючы гэтым, у беларускай літэратуре,

каб выявіць усю аграмаднасьць іх багатай працы і прасачыць за паступовым разніццем іх таленту, трэбяло-б зінаніца заўжы шмат часу, як ля пазнаньня іх працы да дробні, гэтакі ля абрыву яе. Да гэтага ж і сілы трэвлікія і знанія шірокія.

Наша мэта—гэта у кароткіх агульных абрывах, як таго вымагая агляд гісторыя, дадзь боляй—меняй суцельны е брав развіцця беларускае малае, але ужо занявшая належная мейста у гісторыі, народнае літэратуры. Прі гэтым, вядома, і ня аблінущы ды спыніцца над выдатнейшымі яе прадстаунікамі.

Спачатку, як усе заусягды, творчасць Янкі Купалы, датыркалася тых тэм, ля якіх кармілася і лера В. Дунін-Марцінкевіча, Францышка Багушэвіча, Я. Няслухоускага і інш, з тэю толькі рожніцаю, што равалюцыйны уздым прыдау ім боляй пэнту і гарачнасьці. Ужо даволі адметна переважывая у яго зоу і окліч іні да змаганьня, абы здабыць належная. Нават, спраудній сказаць, мейста жудасці і жальбе даецца досі мала. Толькі паміжходна чапая іон іх але с таго боку, каб зачапіуши, боляй падбухторыць пачуцьцю помсты.

Грай мая жалейка,
Пей, як салавейка
Апевай нядолю,
Апевай няволю
І грымні свабодна,
Што жыве край родны!

Ды, трэба сказаць, што у сілу народа, мосную і няпаборную, веры паэта. Нават культам яго музы стала тая мага і крэпасць, э якою мужык можа усе зрабіць... і зробіць, калі захоча.

Вось як іон гавора аб мужыку:

„Я богач, я магнат!—
Што мне пан, што мне кат?
Цэлы свет мне адкрыты?
Я усю закляну,
Усю сілай папру!

(«З песнянь беларускага мужыка» (Жалейка, 5 стр.)

Нават зрабіу ужо ён гэта, да быццам сам азнае, што няхватая у яго однаго, што патрэбна ля творчае працы:

Эх, каб ціомны ня быу,
Чытаць ксіонжкі умеу,—
Я бы долю здабыу,
Я бы песнянкі пеу!
Яб патрапіу сказаць,
Што і я чалавек!

Паэта верыць, што гэта, беларускі народ зробіць, зробіць няпрыменна і каб ня пацягла за сабо: гэта работа благіх скуткау ля моцных гэтаго сьвету, іон прабуя прасьцярагі іх і пахіліць пайці насутрэч працуунаму народу—пашкадаваць яго, каб потым ня каяцца:

Пажалей мужыка бедака...
Бо на съвет прыдзя многа бяды,
Бо за крмуду сваю адамсціць,
Свіням будзя крыўі ня набрацы!—
Адамсціць, аж зямля задрыжыць,
Аж віхры зашумяць, загудзяць!

Але робячы гэту прадасьцярогу, Янка Купала, рабіу гэта больш ля далікатнасці, бо ні каліва ня верыу іх літавосьці і, у свой чарод, прадаецца— рагау сваіх братоу, бедакоу-селян, ня чакаць гэтае іх спагады і ня рвачца к «багатым» у цяшкія часы «цад стрэхі» ды «ня шукаць у іх палацах уцехі», а «быць чалавекам бо ты ж ня забіты». І сваімі способамі шукаць скутку да паляпшэння жыцця.

Ах! ці доуга, брацы, будзям
Пад няволяй мы стагнаць?
Ах ці доуга сваё шчасція
Сваю долю праклінаць?
Ці так цягам, як сягоньня
Цярпець будзям мы бяду?

Грамадзянскія матывы, як і у папярэднікау, у першыя часы перасельвалі у Янкі Купалы над іншім. У гэты бок, пад уплывам часу, іон боляй і націскау, чаму нядбайна адносіўся да паглыбленьня сваіх думак і мастацтва іх выкладу, на што меу усе даннія.

Вось і творы яго, як па скончаннасці хвормы, гэтак і па пекнаце яе крыху бракуюць і выглядаюць стаубуном, ня развесістым дубам. Ну, зато у іх поунасцію укладзяна мяцежнасць рушы устаючага беларускага селяніна і пільная адшука сцежак да паляпшэння свае долі, якая у канец гразіць замучыць і ня дае змогі далій маучыць. Селянін родам, пазнаушы з дэіцячых гадоу жыццю сіраціны, іон дужа спраудка адбівая яго у сваіх творах-вершах.

Янка Купала, аднак, доуга ня спыняцца на грамадзянскіх матывах і над вымогаю няпярасціханнага развіцця свайго таленту, паглубляя сваю творчасць і з боку мастацтва, і з боку пашырэння думак і ахопу шырэйших галау і абшарау жыцця. Верш с кожным часам прымая рожныя вобразы і форма, і музычнасцю. А мастацкая усебаковая валаданьня роднаю моваю дае можнасць рабіць найтанчэйшыя выхілясы і найляхчэйшыя звароты, даючи можнасць дапааваньня да якіх угодна хвормау.

І мы можам дзевіцца вартасці і здольнасці, адбітай у яго творчасці далейших часоу. Самабытна ушчаушки, бяручи самы просты матер'ял, іон толькі мегутнасцю таленту дайшоу да таго, што мы ад яго дасталі.

А дасталі мы тоя, што з гарнасцю можам сказаць, што Янка Купала—беларускі Шэучэнка і Міцкевіч—есцяка і нацыянальна-свядомы ба-рэц за атраджэння свайго народу, чаму у многум паслужыла яго лера. Навет нацыянальная пачуццю, бурлячая у ім і бяручая верх у этамэнці яго творчасці, і памагло яму стварыць шэдэуры. Можна ня абымліцца, калі сказаць, што усе іншыя беларускія паэты выраслі на іом, і свае таленты прычасцілі яго творамі. За перыяд з 1905 г. і да 1915 г., пошля якога фактычна Янка Купала пакінуу пісаць, за кароткі дзесяці-гацоны тэрмін свае працы, ен унес нязлічаны і нязцэнняны дар у скарбніцу беларускай літаратуры, боляй таго—ен дау палову усяго. Творы яго выданы трymа кніжкамі вершау, у якіх сабраны верши асобных перыяду і дымна кніжкамі бойных яго работ прозаю. Гэта: «Жалейка», «Гусляр» і «Шляхам жыцця» верши. «Сон на кургане» вершаваная паэма, і «Паулінка» сцэнічныя творы. Засталося некулькі рачэй яшчэ ня выграных, з якіх асобную цэннасць май сцэнічны твор драма—«Раскіданае гняздо», якая ужо ставілася у Мінску на сцэня. Але творчасці прозаю яго ня цягнула і уся здольнасць вылілася у вершах, акія шмат талентнейшыя за драматычныя рэчы.

Янка Купала родам з ваколіц Аконы ля Мінску, сын беднага хлябара, радзіуся у 1883 годзя. Як дапаміналася, пад уплывам апошніх гадоу, іон з некае, няведамай нам прычыны, кінуу пісьменно-літэрацкую работу, што дужа утратна—калі зроблена гэта ім праз сваю віну. Ці можа ужо выпісауся? Гэтаго думаць ня можна! Хочацца верыць, што талента яго яшчэ абрадуя нас многімі цэннасцямі яго твору. Гады к таму яго яшчэ даюць на гэта можнасць і надзею.

У канцы, пераходзючы к другім, пазнаймся з яго творамі, па узятым прыпадкам з пачатку яго пісьма і с часу яго поунаго развесту таленты:

С пачатку свае працы іон пісау:

Навясціолая старонка—
Наша Беларусь:
Людзі—Янка ды Сымонка,
Птушкі—дрозд ды гусь.
Поля—горы да каменьня,
Потам зліта усе;
Сенажаць—адні каменьня,
Сівец ды куп'е.
Родзя шнур нясамавіта
Сколькі б працы унес;
Ячмень з сажай, з званцом жыта,
З свірэпкай авіос.
Ня багатая і вёскі,
Садоу у іх ня знаць;
Толькі часам дзе бяроўкі,
Як тычкі стаяць.
А у весках люд убогі,

Век беда у крук гне.
Вечна у лапцях, гное ногі,
Зрэб'я спіну тне.
Ціомны, ціомны народ гэты
Трудна і сказаць,
Аборваны, нядзеты,
Ня умея чытаць.
З яго кожны насьмяецца,
Бедны люд... так бы здаецца
Плакау разам з'ім.
Так няміла, як магілай
Неік выдае
Беларусь, мая старонка,
Но люблю ж яе.
Як каліб з ей разлучыуся
Плакау б с усіх сіл,
Эй, бо дзе воук урадзіуся
Яму куст той міл!
У хация голодна да-знаю,
З'ем хлеба, вады...
Горай жыці у чужым kraю,
Боляй слыоз, пуды.
Там ня найдзяш братніх сэрцау,
Там кожны чужым,
Будзячи жыці у паняверцы
Ды адзін адным.
Песьню родную зягняш,
Хто пачуя, хто?
Там любіць свой край прысягняші
Лепяй, як жыцьцё.

А вось верш с пазнейших часу:

Песьня сонцу.

Вольным гоманам хвояк высокіх,
Туманамі санлівых нізін,
Казкай векау блізкіх ці далёкіх
Клічэм, сонца, цябе, як адзін!

Распусьці залацістыя косы,
Схаладзелы загон ацяплі,
Асвяці лугавыя пакосы,
Усходы новыя сей па зямлі.

З няпатульнай цакорнай зямліцай
Заручыся, шліоб вечны вазьмі,
Разлівайся люстронай вадзіцай
Між даламі, гарамі, людзьмі...

Разсынайся на селях па нівах
Брылянцістай ажычай расой;
У вясіолках купайся цвятлівых,
Ласкай сэрца, душу супакой...

Як у сьвята купальская, сонце,
Свой жывы аднауляящ пагліод,
Аднаві славу нашай старонцы,
Адневі яе сумны народ:

Хай нам явары вечныя думы,
Думы байкі шасьцяць, шалісьцяць,
І нясуцца хай гэтая шумы,
Пабел сьвету ляцяць, хай ляцяцы!

Дык глянь с хорамау вольных высокіх
Да крывіцкіх туманных мізі...
Казкай векау блізкіх і далекіх
Клічэм, сонца, цябе, як адзін

Або: Адцвітання:

Не шасьцяць каласы,
Звон ня валіцца с касы,
На кладуцца у стог пласты,
Толькі сыплюццы лісты
На яловыя кусты,
На сухіе верасы.

Не іскрыцца небазор,
Ня цвіце трава чабор,
На цыглінъ птушыны стан,
Толькі поузая туман,
Вецир б'е у нямы курган,
Шэнаціць імглісты бор.

Змога вольная снуе,
Вочы уставіушки свае,
То голубне, то пужне.
Сэрца б ецца у паусьне,
Думка сэрцу ўб вясне
Здрадны голас падае.

III.

Ня менай слауны, ня менай знатны, ня менай вядомы Янкі Купалы, гэта другі вялікан беларускае літэратуры, Якуб Колас (Костусь Міцкевіч). Як і Янка Купала, родам ен з бедных мужыкоу, з вескі Мікалайушчына Мінскага павету і губерні (радзіуся у пачатку 80 г.г.), як і Янка Купала, Якуб Колас з калыскі стрэуся з нядоляй і горам, нядлучна жывучым у хаця мужыка беларуса. Толькі змог ен разумець, як журба наспрэс, і у полі, і у беднум выглядзя весак, і вузкасьці ніу, ахапіла яго душу спагадай і крыудай, напоуніла болью і прагай пазбыцца усяго гэтаго, знайсьці сцешку, каб выйсьці на шырокі шлях лепшаго, шчаснейшаго жыцьця. Засьмяяушая шчасьця яму, прыхільняй і цяплей, ніж Янку Купала даушая можнасьць хоць вучыцяльскую сямінарю окончыць, і праз гэта дастаць боляй-менай навукі, у многум пасобіла шырэй развярнуцца яго з маладых год рухаючаму таленту. Ужо з вучнеускіх заслонау Якуб Колас спрабавау пісац і напісаная „складна“ давау чытаць таварышам. А калі у Вільні вышла „Наша Доля“, та у трэйцім нумары ужо красаваўся яго верш. І гэты верш яго зразу паказаў сабою, што тварэц яго вялікі скаржнік прыгнячэннай страниці свае, роднай Беларусі, і яе народу, з якога сам вышвау. У сваем гэтум вершы Якуб Колас звертаяцца к „Беларусам“ с оклічам:

Устанця хлоцы, устанця браткі,
Устань ты, наша старана!
Ужо глядзіць к нам на палаткі
Жыцьця новага вясна!

Чы ж мы, хлопцы, рук ня маям?
Чы ж нам сілы Бог ня дау?
Чы над родным нашым краем
Луч свабоды ня блішчау?

Выйдзям разам да работы,
Дружна станям, як сцяна,—
І прашнецца ад драмоты
З намі наша старана!

Якуб Колас час ад часу, між горкімі скаргамі і некрасаускім ап замутназаяжным, важка-калючым, паднімая голас зову да працы над адбудоваю на нова нясцярпіма цяжкаго жыцьця стараны. Выбліснувшая зорка свабоды над яго краінай, як і над усію Расеяй у 1905—6 г., калі ен і прычэшчваўся да творчай працы у літэратуры, хоць і захапіла яго сваімі хвалімі ды уцягнула на свой віхор, зрабіўши актыуным палітычным дзеячом (ен шмат працы налажыу на хаурас беларускіх вучыцялю), але, аднак, на леры яго „будзячым да змаганьня“ чынам ня адбіўся. Мелася цікавая спрэчка у ім, як у палітычнум работніку; як у паэты. Бурлячая хвала народнага паустання цягнула яго на верхаводзя хваль, а душа, у свой чарод, другую песньню пеяла, аплаквала нядолю стараны, сум лесу, ніу, зліваючыся з маркотнаю песньню аратая і плытніка на Немні. І у гэтум яго плачы, у жальбе яго тонау няспынна клакацела завіруха яго глыбокае, бязмернае

любашчы да краю. Здаецца, чытаючы яго стальныя радкі, з кароткіх мосных слоу, бяз нацягнасьці і пасільля — яскрава ачуваюш на сабе рухомасьць усіх праяу нядолі-урачонаго краю. Яго пэндзяль ня абмінау ні годнаго кутку люцкога жыцьця, ні годнаго боку; усякі змен пачуцьця і настрою, бываючы поспіх тых ці іншых квадрау у селянскум жыцьці, поспіх тых ці іншых здарэньняу у ім, як смерць, родзіны, вясельля, пажар, паветрая, здача у салдаты сынуу і г. д. адбіты у яго образох навыказна праудзіва, нямерна яскрава і натурова. І вось чаму ён заслужвай правданыя песніара — народніка. Толькі народу пасвяціу ён свае „леры тоны”, толькі аб ем заклапочана яго душа — усё ж, што маяцца у жыцьці пекнаго, як вясна, краскі, як хаценьня і пазывы моладасьці — усе гэта ля яго мая вагу пастольку, паскольку дотыркая сацыяльнаго жыцця усё-ж таго нареду, які наперад усяго зобіты, замучаны і ня мая змогі далучыцца з-за будніх клопатай да пекнаты жыцьцівай. З гэтаго паэта і кажа, перапыняючы тых, хто-б хацэу паслухаць ад яго вясіолых песнянь:

Ня пытайця, ня прасеца
Светлых песнянь у мяне,
Бо як песньню засыпяваю —
Жаль усю душу скальхнен.

Яб съмяяуся, жартавау бы
Каб вас чуць развесяліць.
Ды на жыцце як пагляняш,
Сэрца болям зашчыміць.

Няшчасліва наша доля
Нам нічога ня дала.
Ня шукайця кветак у полі,
Як вясна к нам ня прышла!

І, як казана было, пачуцьціо равалюцыйнаго экстазу цягло яго шукаць кветак шчасьця, душа ж ня верыла у можнасьць іх найсьці — і лёра пеяла мінорным тонам жальбы. І толькі яго супакоіла, бо ня вытравала усяе любашчы да роднае краіны, усле гарачацьці гэтае любашчы. Ня вылівалася, бо ен за усіх і за усе кахау яе. Ні сонца, ні зоры, ні бог-ня мелі спагады да яе. Смутак заусіогоды — ня разганяяцца ні вясною, ні сонцам, хоць крыху-крыху і зараняя у яго душу квадранцавай радасьці.

На усходзя неба грая
Дзіўным блескам жару,
Залацісты сноп купая
У полымі пажару.

Чуць-чуць дрогня прыліецца
Чэрвень на усходзя,
Гэта неба усміхненіца
Людзям і прыродзя.

І убірая залатую
Соняйку дарогу,
Паліць свечку дарагую
Прад аутарам Бога.

Над патямі змрок прапрауся,
Па нізу расплыуся,
Лес туманам заснавауся
Луг расой аблмыуся.

Чыстых хмарак валаконца
Сталі у кружочак,
Вышай лесу—проці сонца—
І сплялі вяночак.

Як жа добра пахня збожа,---
А кругом спакойна!
Эх, як сляуна, як прыгожа
Горача, прыстойна!

І сабрала неба ясна
Блеск усіх каліорau,
Стройна, дзіуна, сагалосна
Як бы песьняу хорay! („Усход сонца“).

Многа пекнасьці, красы і съятла—а прыглядзеца—ня вясяляць яны, а яшчэ боляй суму наводзяць. Якуб Колас—паэта смутку, якому і самім жыцьцюм застаулялася прычасціцца да праяу яго са шчасліваго боку. Насьціла: рэакцыя 1906 г. наложыла на яго руку няво і Якуб Колас бы арыштаван за належнасьць да вучыцяльскага хаурусу і пасажан у вастрог, у яком прабы боляй трох гадоу. Варункі вастрожнага жыцьця папрашкодзілі слабоднаму люту яго думак і маху ура жэнья, і развіцьцю таленту спынілася на адным быщам хтось прадпісау. „Толькі і мецьмяш ты змогу пісаць аб адным, шкадаваць і хацець!“ Прауда, вастрог калівам уніос свежую нотку у яго песьню, толькі гэта нотка прыдала суб'ектыунага уплыву, так сама цьомнага і горькаго. Да прагі к волі із турмы, чым маяцца усё жыцьцю беларускага мужыка, дабавілася другая—э вастрогу б вырвацца у гэтую турму, дзе пакутаваць лягчэй, бо з усіма. Цяперь ужо і прырода мая у сабе сілу развейваць яго нуду, хоць ад яе так сама нясе нудою. Прыйпадкам разцвітшая кветка пад вакном вастрогу столькі радасьці дае паэту:

За агарожаю, перад вастрогам,
У ціхім куточку адна
Кветка красуя на грунці убогім,
Хораша з'яя яна.

Двор няпрытульны і глеба пешчана,
Грунт весь убіты, як ток,
Сонца ня съвеціць скрось шчылін паркану,
Выдзымухау вецирь весь сок.

Белая крошка роскаю Божай
Чыста абытга, зяхціць.
Рад любавацца я кветкай прыгожай,—
Міла яна так глядаішь!

Мне успамінаюцца вобразы мілыя,
Роднаго краю, паліоу,
Бедныя віоскі, хаты пахілыя,
Песьні зяліоных гаеу,

Вузкія стужкі меж зяляненых,
Жыта палоска, лянок,—
Рэчы плавучыя нівы благенъкай,
Узгорак, курганчык, лясок...

Толькі ж мне шкода кветкі: сіроткай
Ціха схілілась яна
За агарожай, як за рашоткай,
Сонцу, людзям нявідна...

Мілая кветка, дзіцятка поля,
Мяжы зяліонай убор!
Як ты папалася з волі у няволю?
Як заняслася на двор?

„Кветка“.

„Кветка“—симвал паэты, сам паэта, яго думка. Вастрог, з яго цяшкай прымусай, з ясна да болі ачувацай няволяй—страшным адбіткам лег на паэца, і ня таму, што прынес яму уласна муку, што атабрау ад яго волю і гэтым падрэзау яго, як асобная штосьці, прагучая ля жыцьця толькі свайгу асобнаго—не! Уся трагед'я у тым, што яго разлучылі з віоскай, з полям, з народам, што ен ня так яскрава можа бачыць жывы яу і ачуваць усенародную муку, скардзіцца народнаю скаргую—адным словам, варочацца у віхру жыцьця роднаго—заядая яго нашчэнт:

Нудна Сціопцы за рашоткай,
Нудна, эх, старому!
Плачуць думкі, рвуцца думкі
Сцёлкавы да дому.

Дома жонка, дома дзеткі...
Бог съяты іх зная,
Як жывеца нябаракам
Там у родным краю!

Ходзіць Сціолка з вугла у вугал,
Гляня у ваконца:
За рашоткай відаць неба,
Хмарак валаконцы.

Эй, хмурынкі, плывеціо вы
У старонку тую.
Дзе пакінуу я сямейку,
Хатачку старую!

Ох, цаплыу бы я, здаецца,
Хмаркі, разам з вамі,
Каб на віоску сваю глянуць
Нуднымі вачамі.

Там, далюка, за дамамі
Разляглося поля,
Лес—гаючак, дол, курганы...
Эх, простор там, воля!

А у полі дым сінея—
Бульбу люд капая;
Сціолка ж бедны так марнея,
Долю прокліная.

Ляжа Сціолка спаць на нары
І праз цэлу ночку
Усю аб роднуй віосьцы сніца,
Аб радным куточку.

Нудна Сціопцы за рашоткай,
Нудна, эх, старому!
Плачуць думкі, рвуцца думкі
Сціопкавы да дому.

(«Сон у вістроязя»—Песьні жальбы).

Якубу Коласу ня бракуя ні лірызму, ні мастацтва, ні глыбіны захопу свайго ураженьня. Багасцва мовы, запас усялякіх зверотаў речы, сабранных пад рукою, напагатовя, памагая паэтуту ліогка і гарманічна нізаць радкі за

радкамі, як карабы. І знізак атрымоуваяща пекны, стройны, абміяркованы з усіх бакоу. Ні вытырку, ні ня дахспу у ім ня прыкметці нічые правідкія вочы. Але, пераказаю, судны туль, звешваемы ім над кожнай реччу слае творчасьці, ня дае вагі прабіца да іх праменіням сонцу. „Песьні жальбы” гэтак празвау іон збор сваіх вершау, выпушчаны у Вільні. Але, песьні жальбы ахапляя усе яго творы, як вяршаваныя, гэтак і празаічныя, якіх Якуб Колас так сама шмат напісау.

Усе яго творы выданы цэлым лікам сшыткау праз гэты час. Гэта ужо успомніянныя: „Песьні жальбы”, даляй „Батрак”, „Як Юрка збагацеу”, „Прапау чалавек” і пад псеуданіям Тарас Гушча творы прозаю: „Родныя з'явы”, „Апавяданія”, „Немнау дар” і „Тоустая палена”.

Цікава, што цяшкі адбітак, легши на ем—ня змог эжыца з тым наплывам, які прынясла сабою вялікая рэвалюцыя. Чытаючы змешчаючыя яго творы у „Вольнай Беларусі”—атдаюць усе тым жа подухам, што і с пачатку. Вось гэтым, аднастройнасьцю, аднатоннасьцю сваіх песянь, Якуб Колас, кажучы з узгледу мастацтва, крыху і траціць у зроуні з Янкам Купалам. Апошні няабмежан у ахопя тэм, у уладаньню рожнамульнасьцю хварбау! Пекнасьць абразоу, багацьця, малярнасьць, шуканьня няспаханная новых хвормау, свежых муляу і поміж жа творчая камбінацыя і ігра дужа удачная і прыемная у моуных зваротах—выносяць яго творы на широкую арэну няпадчэпнага мастацтва. Якуб Колас—ня гоніца за шир'ю, за рожнамульнасьцю і вытворам свежых хвормау—а стараяца з маючаго матэр'ялу выкарыстаць усе, каб даць яму праудзівы выгляд. Сталь і вагкасць яго творау стамляюць думкі, глянуць заружа да зямлі—калі Янкі Купалы носяць па абшары паліоу, цягнуць да зор, воблакау і прагуць у завідныя, манячыя далі.

Якуб Колас зредку пісау і на палітычныя тэмы дню. Яго вершы гэтакаго гатунку захсаны моладзю і усюды іх можна чуць у Міншчыне. Адна характэрная жылка прайходзіць, найбёляй у прозаічных яго рачах, гэта здаровы, гостры гумор, які найболяй пахож на сатыру.

Гэта крыху злягчая цяжар ад уплыву сумнаго настрою. Наагул, Янка Купала і Якуб Колас роуны і у славунасьці і у заслузя ля беларускае літаратуры. Большасцю свайго развіцця яна вінна ім і у знатнасьці абудвым.

IV.

Вялікаю заслугаю карыстая у беларускай літэратуре і Цютка, аб якой крыху вышэй успамінау я міжходам. Заслуга яэ паглубляяца яшчэ тым, што яна аднэй с першых ушчала абрабляць і гатовіць тую гілбу, на якой у скорум чася началі выростаць пекныя расліны. Алоіза с Пашкевічу Кайрысовая—ліанэр у справе маладога беларускага руху і адна ад выдатнейшых яе асобау. Ужо у 1904 годзе, у пачатку узросту нацыянальна-культурна-сацыялісткаго руху сярод беларусау, яна з'яўляяца у Вільню і старажыца гуртаваць колка беларуская. Сацыялістка шчырая па напрамку і

погляду, яна дамагаяцца таго, што гурток, сабраны ёю, злучая у сваёй працы дэ́ве ідэі, якія адна другую папауняюць—барацьбу за сацыялізм і барацьбу за нацыянальная аслабаджэння прыгнечаных народу. Разам з некаторымі другімі дзеячамі (Браты А. і І. Луцкевічы, В. Іваноускі і інш.) Пашкевічанка (Ціотка) закладая партыю „Беларускую Рэвалюцыйную Грамаду“, (потым пераймяненую у Беларускую Сацыялістычную Грамаду), якая і бярэ на сябе кірауніцтва беларускім рухам. Поруч с палітычнаю працю, якой яна шмат атдала і сілы, і мочы, Ціотка пісала.

Прауда, час ня давау юй змогі шмат атдаваць яго на пісаньня, і яна за у весь час напісала зусім нямнога. Але творы, вышаушия с пад яе пяра да таго аздатны, да таго вартны, што займаюць у скарбніцы беларускай новай літэратуры пачэсная мейста. Першы перыяд свае паэтычнай творчасці Ціотка пасьвяціла тэмам палітычным—уплыву таго часу—равалюцыйнаму руху. Усе здарэнья вялікай значнасьці, як 9 студзеня, убіство князя Сяргея, палітыка Паведаносцева—апісана ёю у знатным вершу, „Хрест на свабоду“ разам з другімі змешчанаму у зыштку няможных па тым часу вершау „Мора“.

Зыштак гэтых вершау друкаваўся у Вільні нелегальна і паусюжыўся дзесяткамі тысяч. Але поміж гэтага Цетка пісала і на другія тэмы. І уплыу равалюцыйнага настрою прыдае усім яе рачам бадзіоры, рамантычны выраз. Яна уся—адзін пазыу—адно хаценьня, прага. Помачы роднаму краю! Вось яе окліч, і гэту помач зрабіць—вось мэта усяго жыцця яе.

Хацела б быць зярном пшаніцы,
Упасыць на ніукі вескі,
Зазалаціца бяз мяліцы,
Даць хлеб смачнейшы трошкі!
Хацела б быць я рэчкай быстрай,
Абегчы родны край,—
Гдзе напаіць, а гдзе скупаць,
А дзе утуліцца у гай,
Та зашумець, та зашаптаць,
Та стаць у салодкім сне,
Та зноу сарвацца, зноу гуляць,
Агніюм кіпець у дне,
Да так сагрэцца, ды сп'яніцца,
Каб у неба хваліць здаць,
Украсыці сонца, зноу спусьціцца,
Больш съвету людзям даць!
Усю прыгарнуць у дарозя,
І каплю шчасыця й долі уліць,
Усюды думаць аб народзя
І родны край усюды сніць.
Пашля разсыпацца расою

Скрось па галінках, па лістох
І так абняціся з зямлію,
Каб нас ніхто разняць ня мог!

Але усім гэтым шырокім хаценням ня было ніякай рады збыцца. Благія з'явішча часу, як наперакор, руйнувалі яе планы і разбівалі жаданьня. Страшная палэтычна раакцыя, прышоушая на змену вялікаму уздыму, аслабадзіцяль яго руху у 1905 г., датыркнулася сваю губляючу рукою і Цюткі: яе прыцягнулі да суду за сацыялістычную працу, і яна была вымушана уцячи за граніцу, у Львоу. Ціжар разлуکі з роднаю старонкаю, уступішай першымі крокамі на сцешку атраджэння—катавала паэтку за межамі яе, на чужыня, убівала яе здароуя і суміла надзею.

Да іншых хаценняу, вытыркаючых бурлячым жаданьням памагчы працуунаму народу дайсьці да лепшай долі, прывавілася прага вярнуцца да родныі краіны. З чужыны яна пісала таварышам у Вільню:

І душна, і цесна,—і сэрца самлела
Мне тут на чужыня, здалік ад сваіх...
Як птушка на скрыдах ляцець бы хацела,
Як хваля па моры, плыла бы да іх.

Бадзяньня заграніцаю, скітаньня у Pacei і бурныя здарэнья, злучаныя з трывожным часам у яе асабістым жыцьці, вымагалі Цютку пісаць перывамі, часткамі, брацца за працу уручукамі. Дзе-дзе яна ня прыкладала яе! Але здароу'я усіожткі адрывала яе весь час, і юй прыходзілася лячыцца, кідаючы працу. Апошняя работа—яе выданьня у 1914 г. у Мінску месячніка ля дзячей—«Лучынка».

У ім яна падлісвалася сваім псеуданімам—Мацей Крапіука. Гэтым псяуданімам яна карыстала і уперад. Ня пярамогшы хваробы, Цютка умерла у лютым (з 4 на 5) 1916 г. яшчэ ня старою.

VI.

Як дапаміналася вышэй-нацыянальна-культурны рух беларусау захапіу усе славі беларускага народу. Сацыяльная дыферанцыяція, захапляючы усе станы людзей і усе бакі жыцьця, уплыла і у беларускую літэратуру. Жывіны стан мая свае асобныя назывы і погляды, згодна клясоваго яго анонвішча. Нельга намаляваць поуна вобраза, калі пры маліоуцы ня дадаць яму усіх колірау, патрэбных ля ахварбоукі маючаго густу: вобраз зусім страціць і вартасць, і сілу, і ня будзя мець сяпрауднаго адбітку. Гэтак і бакі людзікога жыцьця, гэтак найбарджэй і літэратора. Як ня мосна і ня шырока аднакавасць у эканамічнум і духоунум значэнню сярод беларускага народу, аднак нельга сказаць, што яна захапляя сабою усяго яго. І калі скажаць—што адзін паэта, гэткі, напрыклад, здолны і многабокі, як Янка

Купала—адбірая настрой усіх бакоу і станау беларускага жыцьця, дык гэта ведама, абымліца. Патрэбы работніка у многім рожняцца ад патрэбау се ляніна, натрабы інталігэнта іэнсу іншыя. Псыхалогія, светагляд так сама іх рожныя. Песьняр вескі, прыкаваны к зямлі з малку, жывучы ёю, думаючы аб ей на яву і у сне—большую вагу сваіх думак пасъвячая ідэялу жаданьня зямлі, свабоднае працы на ей. Работнік ікрас мала успаміная аб гэтай рэчы: праца падняволінная у хвабрыца ці майстэрні—родзіць жаданьня палепшыць яе варункі, скін уць гвалтбуя сць яе харктару, аслабаніць. Праца—муся быць творчасцю, вольнай і незалежнай, аздарауляючай і душу і цела. Праца павінна даваць радасць, навёваць рады над й.

Праца—а плён яе—улада усяго народу. Яна муся аслабаніць свет чалавецтва і прынясці на замлю плён яго аслабаджэнья—панства сацыялізму. Вось ідэаль творчасці паэты пралятарыя. У беларускай літэратуре прадстаунікам гэтаго настрою з'яуляюща Цішка Гартны—паэта пралятары.

, Я рабочы—гарбар,
Рыцар працы цяшкой.
Я з жалезнай душой,
З сэрцам зыркім, як жар!

У вачах іскры маіх,
А жалеза у руках,—
Шкура гнецца ад іх
У адзін міх, у адзін мах!

Я здружыуся с трудом,
Я у ім рос, я у ім крэп;
Запрацованы хлеб
Люблю мець за сталом.

Ня хачу, ня прывык
Склаушки руکі хадзіць:
Я гарбар—працаунік,
Я жыву, каб рабіць!

Фундаментны мэтыу яго песьні—гэта пачуцьцю свае сілы—сілы усяго рабочаго клясу, які творці скарбы сьвету. Вось чаму усе муکі яго жыцьця—нічога перад яго сілаю і ня надрываюць у ем веры і надзея. Зварот чыстых ідэй у дзела—упорнаю працаю—захапляя у Цішы Гартнага сваею вераю і ня перадатнасцю. Шчасця і воля народу, любасць да яго і гатоунасць легчы ахвяраю на аутар за яго аслабаджэнья—ня даюць яму спакою. Яго няспакоіць вечная пакора, нявольнасць і нядбайнасць за свае налажэнья—якоя паэта лічыць самым страшным варагом зацяглагао панаўнія нядолі. Вось чаму ен пражэ буры, у якой бачыць элементы вызваленія ад рабства і светач свабоды:

«Ня прашу спакою, ня прашу забыцьца,
Бо жыцьcio заусюды у цышы замірай;—
А прашу я буры, бо із буры жыць
З сілаю магучай біцца пачыная».

X

Але калі Колас, Купала, Цютка, Гартны і шмат іншых імяу у сучаснай беларускай літэратуры з'яўляюцца прадстаунікамі самавітасці, вышаўшымі з гушчы народу, з сям'і селян і работнікаў, Божаю міласцю надараных з нараджаньня талентамі ля выявы души самога народу, яго перажываньняу, пачуцьця і жаданьняу—та Максім Багдановіч—пазета з усім іншага тыпу—ен пазета дасканалы інтэлігэнт, усебакова свядомы, з вялікімі задаткамі нязвычайнага дару, падмацаванага шырокім пазнаньням—ен зразу ж ідзе съядомай дарогаю сваей, асабісцай—індывідуальна—раунуючы да усей грамадкі народных пазетау.

Максім Багдановіч радзіўся у 1892 годзе у сям'і вучыцяля з Гродзяншчыны і доля яму з маладых гадоу папрыяла, бо дала можнасьць вучыцца, багаціць укладзяны з роду талент, шырыць і глыбіць яго. Яму удалося скончыць ніжэйшую школу і перабрацца у вышэйшую у Яраслаўскі Ліцэй. З двух гадоу ен быу разлучан з бацькаушынай—Беларусяй і жыту на чужыні, але ужо с часу свайго съядомага жыцьця затужыу аб ей. Цяга да роднай краіны абуяла ім, і ен рваўся да яе. Наведаньня ж роднай мовы—многа прашкодзіла яму. Дзякуючы сваей здольнасці, ен саматугам, з кніжак і газэтаў, тэаратычна адвучваваючай родную мову і начынай пісаць беларускія вершы. Гэта яму удаецца і творы зразу выходзяць чыстымі ды здатнымі. Артыста у души, іон пачуцьці красы, багатая і буйная, мастацня выліу у свае творы. І творы яго ка арыгінальнасці і па дзіунум сплету рожных хворм—цудоуны і асабісты у беларускай літэратуре.

Янка Купала узбагаціу беларускі слоунік многімі пекінскімі словамі у сваіх творах—Максім жа Багдановіч—хвормамі верша. У выпушчаным зборніку яго вершау пераважваюць сонэты, за імі у прыгожум знізу ідуць мала ужываныя пэнтраменты, зграбныя трыволеты, музичныя рондо, октавы, тэрцыны. Усе гэта ен стараўся рабіць, каб дасягнуць найбольшай гібкасці роднай мовы, найрожнайшаго выхілу. І нельга сказаць, каб ен гэтаго ня зрабіў.

Ля прыкладу колькі яго вершау:

Т р ы о л е т :

Калісь глядзеу на сонца я,
Мне сонца асляпіла вочы.
Ды што мне цемень вечнай ночы:
Калісь глядзеу на сонца я!
Няхай усе з мяне рагочуць,
Адповець вось ля іх мая:
Калісь глядзеу на сонца я,
Мне сонца асляпіла вочы!

Рондо:

Узор прыгожы пекных зор
Гарыць у цем і небасхіла.
Вада стаукоу, балот, вазіор
Яго у глыбі сваей адбіла.

I гімн спявая жабау хор
Красе, каторую з'явила
Гразь луж; напоуніць мгла прастор
I у станя з іх, гарачы міла,

Узор:

I сонца дальш клянүць, што скрыла
Луж зоры днём. I чуя бор,
I чуя поле крэхат хілы,—
Ды жаб няучуць вышэй ад гор
Там, дзе ж чыя рука зрабіла узор.

Актава:

Як мосны рэактыу, каторы выклікая
Між строк ліста, мауляу нябошчыка з землі,
Рад раныш нявидных слоу —так цемень залівая
Зелены, быц ам лед, халодны нябасхіля,
I пряз Імглу яго патроху выступая
Маленъкіх, мілых зор дрыжашчы срэбны пыль.
Здароу, радзімія! Масней, ясней, гарэця
I сэацу аб красе прыроды гаварэця!

Пэнтамэтр:

З нізкаго берагу дно акіяна вачам нядаступна,—
Глуха укрыла яго сіняя цемянь вады.
Але узбярыся у гору на вяршину прыбрэжная страмціны,—
Кожны каменчык на дне пэуна пабачыш ты стуль.

А вось адзін з яго санетау:

На цюмнай гладзі сонных луж балота,
За снег нябеснай вышыны бялей
Кругом паусталі чашачкі лілей
Між начарнеушных кораньняу чарота.
Укруг плесьня, бруд,—разводці гніль спякота,
А краскі у сіож ня робяцца гразней
Хоць там плыве парою слізкі зьмей
I ржаучына ляжыць, як пазалота.
Цяпер даволі топкая багно
Гніль сотні год збраючы, яно
Смуроднай жыжкаю узгадавала
Цьвятоу расістых чистую красу
Маліся ж, каб злітоунасці стрымала
Тут смерць сваю ня звонкую касу.

Ці ж ня жывая пекната паэзі! Здаецца Максім Багдановіч і радзіўся толькі ля яе, бо нішто яго ня цікавіла гэтак у жыцьці: ні змаганьня за жыцьцё, ні доля нядоля адных і багацьця другіх, ні жаданьня і бараньба за вялікі ідэалі у жыцьці – нічога. Яго было усе—краса, прыгожасць. І штоб ня апісвау ен павядальная—усяроупа элемэнт прыгожато глушыу усе. Бадай ен усю здольнасць атдау бы сваю ей адной, усе песні ей выс-пявау бы, каб ня зьве прычыны, якія і да сябе вымушалі звярнуць увагу і датыркнуцца песнямі; гета разлука з роднай краінай і глыбокая любошч да яе і, дружгая, хвароба, якая з маладых год тачыла яго (сухоты. І дзьве гэтых прычыны, кожная дс сябе цягнучы, атрывали паэтут ад любаго яго ачу-ваньня і упою, і ен пеяу аб адным і другім. Краіня сваёй, яе мінувшчыня слануй, яе долі—нядолі — Максім Богдановіч пасвяціу троха сваі творау. якія вышлі шэдэурамі с пад яго перак, да таго моснымі, да таго сільнымі, Хвароба ж сваім чарадом выцягла са струнау яго леры гэткія ж сільныя рэчы па суму.

Ня кукуй ты, шэроя зязюля,
Сумным гукам у бары!
Мо і скажаш, што я жыці буду,
Але лепш ня гавары:
Бо ня тоя сведчыць мае сэрца,
Грудзі хворая мае;
Боль у іх мце душу агартая,
Думцы голас падае.
Кажа, што ня доуга пражыву я.
Што загіну без пары...
Прыляці ж тады ты на магілу
Закукуй, як у бары!

Азнаньня ня доугавечнасці свае, прагляд у блізкі канец, і безмерна катаўвалі Максіма Багдановіча; сваю творчасць ен вел мі шанавау ды ста-віу вышэй усяго, бу лічыу яе службаю таму краю, таму народу, якія былі яго роднымі. Трэба сказаць, што Максім Богдановіч адзін ад першых за-чапіу сваім пэндлям і места, у яком знашоу асобную прыгожасць, датыр-кнучую яго пачуцьця і вызваушую песні тоны.

Аглядаючы творчасць Максім Багдановіча, нельга ня спыніцца ля ад-наго верша, каб ня прачытаць яго. Гэта — «Слуцкія ткачыхы» з цыкллю «Старая Беларусь».

Вось ен:

Ад родных ніу, ад роднай хаты
У панскі двор дзеяя красы
Яны, бездольныя, узяты
Ткаць залатыя паясы.
І цягам доугія часіны,
Дзявочыя забыушки сны,

Свае шырокія ты іны
На лад персіцкі ткуць яны.
А за сцяной смяеца поля,
Зіяя неба з за вакна,—
І думкі мкнунца мімаволі
Туды, дзе разцвіла вясна,
Дзе блішча збожа у яснай далі
Синеюць міла васількі,
Холодным сребрам з'яюць хвалі
Між гор ліючайся ракі.
Цямнея край зубчаты бору...
І тчэ, забыўшыся, рука
Замеся персіцкага узору
Цвяток радзімы васілька.

Багаты талент М. Богдановіча суліу многая даць у скарбніцу беларускай літературы, але вораг сухоты, весь час перапынялі яго творчую працу, пакуль ня звялі у 1917 году у магілу. Паследя ад яго засталося—гэта упомянуты, зборнічак яго вершау «Вянок», які служыць эмлемай вянка на яго маглу.

XI.

Малалая, але багатая, беларусская літэратура, ня адну «Цютку» як жаноцкую прадстауніцу-паэтку мая у зніску імяу мужчынскіх паэтаў. Дужа здольная і выдатная маладая паэтка, яе паслядоука—Канстанція Буйла. З гарачым сэрцам, с прагнай душой—яна поуна жыцьця і ахвоты да яго. і вось, творы яе дыхаюць пачуцьцем любасці, жарам хатэння шчасця, трывогаю разлукі і ачуваньням спатканьня. Канстан. Буйла — паэтка любасці—маладых гадоу, іх пазывау. Лірычныя прыгожыя верши яе—як у люстры адбіваюць сабою усе гэта.

О, ня кажы ты мнё, што жыцьцё надаела
І што на свеця жыць ня хочашь боляй ты:
Бо ужо ад мук жыцьця душа твая збалела
А у свеця столькі есць гразі і цямнаты...

Быць здаліок ад усіх, жыць уласным жыцьцем, і гэта жыцьцё дзеяліць толькі з блізкім другам—вось—аснова ня жыцьця... Укруг гэтага уся зямля верціцца, укруг яго яна живе. Ціж есць што даражэй гэтаго? Не, покуль яна маладая і жыцярадая—німа другога вялікшага і значнейшаго яго. Ей ня ідзе думка у голау, каб хто змог асмучаць радасць гэтых дніou, і страх ахапляя, калі з'яу прабіваяцца да азнаньня і кажа, што упартая жыцьцё ня лічыцца нішчым: зазлуе на кагось і адбірая ад яго навіт волю. О! як страшна гэта! Паэтка ня можа з гэтым згадзіцца: яна б усе зрабіла б, гэтаго ня было. Але сілау у яе ня стае і калі пераняць магчымасці дык хоць што небуць яка рвецца зрабіць, каб павясяліць такіх няшчасных, скрасіць іх жыцьцё у няволі, папоуніць нядастачаю пекнасцю. Але і гэта ня па яе сіlam—астаюцца адны ціоплыя пажаданьня, якія дадзяна ў других:

Каб я крылья льогкай пташкі
Салавейкі мела,
У гай вясіолы, у гай зяліоны
Яб ня паляцела.
Каб я мела голас эвонкі.
Голас салау, іны,
Яб спеваці ня ляцела
На дрэуцау вяршыны.
Я бы с песніяй паляцела
У горад той далекі:
Там есць дом пануры-сумны,
Цюмны і высокі.
На вакіе загратаваным
С шесьняй я бы села
І вастрохнікам няшчасным
Сваю песнью б пела.
Я пеяла б аб свабодзя,
Аб шчаслівай долі,
І забыліся б пры песыні
Яны аб нядолі.
Галасамі дзіуных чарау
Я бы залівалась,
Лясоу нашіх, ніу прывольне
Успомніць ім старалась.
І пад песнью маю думкі
Іх бы прасвятлелі,
Твары радасным бы смехам,
Шчасцям заяснелі.
І ня цяжкая была бы
Ім тады няволя,
Бо пад песнью яны б снілі
Аб шчаслівай долі.

(«Баб я мела»)

Свае творы паэтка сабрала у зборнічак пад назваю: „Курганская цветка”,
які выдан у Вільні. Кан. Буйла гадоу 23. Яна народная вучыцялька. Беларуская літэратура шмат чакая ад яе.

XII.

Казаць толькі аб успомняных намі самых выдатных прадстауніках беларускае літэратуры, якія кожны паасобку так сама выяуляюць сабою той ці іншы яе напрамак і настрой, яшчэ патом цаліком ня сказаць наагул аб усей беларускай літэратуры. Па пад ліку, зроблянаму некулькі часу таму назад, у „Нашай Ніве” друкавалася боляй 60 рожных паэтав і пісьменнікаў беларускіх. І сярот іх бяз сумлення, шмат выдатных, плодных і здольных

людзей. Многія ніколькі ня уступаюць па таленту абгавораных намі — можа толькі крыху, таму, што яшче ня паспелі яны у іх у канец разварнуцца. Гэтак, я уцамяну аб. Ф. Чарнушэвічу, А. Гаруну, Галубку, З. Бядулю, А. Зязюлю. Кожны з'іх сваімі творамі паказалі якая сіла і талентнасць захована у іх; трэба толькі папрацаваць над ашліфоукаю яе ды папоуніць крыху пазнаньнямі. Але і бяз гэтаго яны паспелі ужо адмеціць сябе у беларускай літэратуры і заваяваць асобная мейсца. Кожны з'іх мая гардасць пахваліца выданнымі зборнікамі сваіх творау, дзе можна шмат найці удалых і сільных рачэй. Так, надоячы вышау зборнік вершау А. Гаруна „Матчын Дар“. Раней выпушчаны пекныя „абразкі“ З. Бядулі, некулькі апаведаньня Галубка, вершы Зязюлі. Нельга ня упомніць паміж ходам, што Галубок у апошні час напісау некулькі сцэнічных творау, якія маюць пацеху бачыць са сцэны у Мінску і другіх гарадох Беларусі. Ф. Чарнушэвіч пералажыу на беларускую мову шмат рачэй Т. Шэучэнкі, між іншымі яго пазму „Кацярына“.

За імі трэба паставіць яшчэ двух ня слабых пісьменнікаў — гэта А. Пауловіча і Ядвігіна Ш. Творчасць іх зусім асабістая: А. Пауловіч — гэта талентны гумарыста і жартаунік. Яго пекныя плаукія вершы усюды вядомы на Беларусі і рэдка хто ня пukausя со смяху, чытаючы іх. Ядвігін Ш. здольны лірыст і сімволік хация і бытаванныя рэчы яго талентныя. Ня чуж Ядвігін Ш. эдаровага бадзіоручага гумору. Той і другі маюць ужо выпушчаныя кніжкі сваіх творау. Першы, А. Пауловіч, „Снапок“, другі Ядвігін Ш. „Васількі“ і „Казкі“.*)

*) Спіс сучасных беларускіх пісьменнікаў:

1. Янка Купала (вершы, драмы, рэчы) — селянін, служачы;
2. Якуб Калас (вершы, проза, драма) — селянін, народны вучыцель;
3. Максім Багдановіч (вершы, проза, крытыка) — сын вучыцеля з селян, служачы;
4. Алеся Гарун (вершы, проза, публіцыстыка) — рабочы з селян (сталяр);
5. Цішка Гартны (вершы, проза, драма, публіцыстыка) — рабочы З селян (трабар);
6. Кароль Каганец (вершы, проза, драма) — ляснік з селян;
7. Максім Гарэцкі (проза, крытыка, публіцыстыка) — селянін, каморнік;
8. Машей Крапіука (інчэй Цётка) (вершы, проза, публіцыстыка, селянка, вучы-елька);
9. Альберт Пауловіч (вершы сатырычныя і гумарыстычныя) — мещанін, служачы;
10. Змітрок Бядуля (вершы, проза, публіцыстыка) — мещанін, гандлёвы служачы;
11. Канстанція Буйло (вершы, драма) — мещанка, вучы-елька;
12. Галубок (вершы, проза, драма) — селянін, жалезнадарожны служачы;
13. Алехновіч — Чэркас К. (вершы, проза, драма) — артыста;
14. Антон Новіна (крытыка, публіцыстыка) — літэратаў;
15. Власт (В. Ластоускі) (проза, публіцыстыка) — літэратаў;
16. Шантыр Фабіян (вершы, проза, публіцыстыка) — рабочы з селян (муляр);
17. Лёсік Яз п (проза, крытыка, публіцыстыка) — нар. вучыцель з селян, літэратаў;
18. Ядвігін Ш. (проза, публіцыстыка) — з дробнай шляхты, служачы;
19. Чарнушэвіч Тодар (вершы) — рабочы з мещан (кравец);
20. Леучык Гальяш (вершы) — служачы;
21. Бульба А. (ён жа Стары Пілін) (крытыка, публіцыстыка) — З служачай інтэлігенцыі, гандлёвы служачы;
22. Земкевіч Р. (крытыка і бібліографіка) — з дробнай шляхты, інженер;

XIII.

Весь тъя кропкі вядамосцяу, якія у варунках свае працы і залежна карыстаньню, удзеляным у распараджэння часам, удалося накіаць і выла-
жыць перед вами, шаноуныя слухачы. Пэуна, гэтым можа і ня удаслася да-
сягнучь тae мэты, якоя б жадалася, зацикавіць вас значнасцю і гісторыч-
най важнасцю таго хватку, якім маяцца маладая беларуская літэратура. Калі
гэта так, та зусім ня таму, што ня вагкі знак, што і ціку да себе ня вы-
зываю, а таму, трэба думаць, што дару нарысу яе образу і значнасці я
ня маю. Каб ахапіць яе усебакова і вылажыць перад вами, раунуючы з дру-
гімі, яе уплыу на агульны прагрэс і развіццю ды нацыянальная атраджэння.
трэба здольнасць мастака-маляра. Німа, аднак суменьня, ды чужды яго і вы,
што беларуская літературане уздутая реч, а багаты уклад у люцкую культуру.

Тъя варункі, у якіх яна жыла і тъя прыпоны, якія стаялі і стаяць на
дарозя яе развіцця—цяшка адаўваліся на ей. Трэба мець у воку, што пры
забітасці і цямнаце ня толькі у сэнся нацыянальнага самапазнаньня, а і з
боку агульнай граматнасці, няймючасць можнасці мець сваіх часцопису і
нужнага апарату—многа гіня і талентау і іх творау у ня веданьня ня
дастатны патураньня сабе. Усе тое, што мы маям, гэта праца апошніх
33 годоу, лічучы з першым перыядам—В. Дуніна і Багушевіча, заслуга „Наша
Нівы“, якая вывудзіла з ямы завяданьня усе гэтыя цэннасці. Так, цэннасці!
Цэннасці гэты, можа і ня па вартасці яшчэ усімі ацэньваючыя па насвядо-
масці закінутыя—але с часам маочыя заняць ня апошняя мейста у гісторыі
народных літэратур. Прачуткія і прабачныя людзі, з нашых суседзяу, ужо
зварочвалі увагу на яе ня раз і давалі свае думкі аб'ей. Маям шчасця ка-
ааць аб ім і мы самі.

Цаперашні час, які прынёс пачатак новай эры жыцьця—эры асла-
баджэння працунало народу ад прыгону сацыяльнага і нацыянальнаго—
дасць чулы штырх свободнай праяве творчасці шырокіх народных грамад.

-
- 23. Зазюля А. (вершы, перэклады) коэндз з селяні;
 - 24. Гурло А. (вершы)—селянін, служачы;
 - 25. Арол М. (вершы, проза)—селянін, нар. вучыцель;
 - 26. Лобік Лявон (вершы)—рабочы з селяні;
 - 27. Лаўрын Жорсткі (ён жа Наз. Бываёўскі (перэклады і публіцыстыка)—мешчанін,
гандлёвы служачы;
 - 28. Лявон Гмырак (крытыка,—публіцыстыка) служачы (технік);
 - 29. Неманскі (Пятровіч) (публіцыстыка)—селянін, служачы;
 - 30. Янук Журба (вершы)—селянін, нар. вучыцель;
 - 31. Стары Улас (вершы, проза)—ляснік;
 - 32. Піліпаў (вершы, проза)—селянін, служачы;
 - 33. Фарботко Ю. (вершы, крытыка, публіцыстыка) — літэратор;
 - 34. Петрашкевіч А. (Ф. Калінка) (вершы, проза, публіцыстыка — селянін, земляроб;
 - 35. Леушчэнка Е. (публіцыстыка)—вучыцель;
 - 36. Леуко Кандрат (вершы, драма)—селянін, служачы;
 - 37. Галка Міхалка (вершы)—селянін, вучыцель і шмат другіх.

(ред.)

Справе падмогі прыходу гэтаго часу ва многум паслужыла беларуская народная літэратура, стаужапалярэдніцай новай літэратуры працунаго народі. Мы сведкуем шырокаго абудзяжэння і нашаго беларусскаго народа ад сін'якавога нябыцьця, за чым ідзе зоу да творчасці гасударскае і грамадзянскае цяшкай і трудная гэта задача—але пры тых эдольнасцях, якія здолягаюць у душы беларусскаго народа усе можна зрабіць. Прыкладам—міладая бадзюорая і сільная беларуская літэратура!

Эмітро Жылуновіч.

СПІС ВЫДАНЬЯУ па БЕЛАРУСКУЙ ПІСЬМЕННАСЦІ.

А. ГІСТОРЫЯ І КРЫТЫКА БЕЛАРУСКАЙ ПІСЬМЕННАСЦІ.

- 1 Б. Г.—Песьняр чыстай красы. (Наша ніва. 1914. № 8).
- 2 Богданович М.—Белорусское возрождение. (Украин. жизнь. 1915. № 1 и 2). ✓
" (Глыбы і слай), (Агляд белар. краснай пісьменнасці 1910 г.).
(Наша ніва. 1911. №№ 3, 4 и 5).
- " Забыты шлях. (Вольная Беларусь. 1918. № 15).
- " За три гады (агляд беларускай краснай пісьменнасці 1911—13).
(Колядная пісанка. 1913 г.).
- 3 Бульба А.—Грамадзянскае становішча В. Дунін-Марцінкевіча. (Наша ніва. 1910. № 48).
" „Гусыльяр“ Я. Купалы. (Наша ніва. 1910. № 43).
" „Песьні жальбы“ Якуба Коласа. (Наша ніва. 1910. № 40).
- 4 Бядуля З.—М. А. Богданович (+ 12 мая 1917 г.) (Вол. Беларусь. 1917. № 1).
- 5 Відоўскі Д.—„Курганская цветка“. Наша ніва. 1914 № 47.
- 6 Гмырак Лявон—Беларускае національнае адраджэнне. Вялікодная пісанка. 1914 г.).
- 7 Горэцкі М.—Доктор Францыск Скарына. В. Беларусь. 1917. № 12.
- 8 „Дзьвестраты“. (В. Беларусь. 1918. № 20—1).
- 9 Довнар—Запольский М.—В. Дунин-Марцинкевич и его поэма „Гапон“.
" —В. Дунин-Марцинкевич и его поэма „Тарас на Парнасъ“. Витебск. 1896. 32 стр.
- 10 Дорошэнко Д.—Беларусы і іх національнае адраджэнне. (І лацінікаю; яшчэ у „Нашай ніве“. 1909 г. № 4).
11. Дыяменты беларускага прыгожага пісьменства. (Зборнік абраных творау, з карткімі аглядамі працы пісьменнікау). Кіяу. 1919).
- 12 Жылунович Змітро—Беларуская літэратура. (Зборнік „Зажынкі“ М. 1918).
- 13 Земкевіч Ромуальд-Вінцук Дунін-Марцінкевіч, яго жыцьцё і літэратурнае значэнне. (Наша ніва. 1910. № 48).
" Значэнне Францішка Скарыны у беларускай культуры.
(В. Беларусь. 1917. № 13).
" 400-лецця беларускага друку. (В. Беларусь. 1917. № 12).
" —Ян Баршчэускі, першы беларускі пісьменнік XIX сталецца.
Вільня. 1911. (І лацінікаю; яшчэ у „Нашей ніве“. 1911. № 51—2).
- 14 Карскій Е.—Беларусская Энциклопедия на изнанку. Харьков. 1908.
- 15 Л. (астоўскі) В.—„Васількі“ (Наша ніва. 1914. № 25).
" —Памажыцца! Н. ніва. 1913. № № 37 и 38).
" —„Родныя зявы“ Т. Гушчы (Наша ніва. 1914. № 41).
" —„Рунь“ М. Горэцкага (Наша ніва. 1914. № 39).
- 16 Л. Л.—Адбіткі клясовага змаганья у беларускім пісьменстве. Школа и культура совет. Белоруссии. 1919. № 2 3.
- 17 Лёсік Язэп.—„Антось Лата“. (В. Беларусь. 1917. № 33).
- 18 М. І.—Мае увагі. (Наша ніва. 1912. № 32).

- 19 Новіна А.—Белорусы, (Зборнік „Формы національнага двіжэння“. Спб. 1909).
“ — Белорусский национальный рух. (Літ.—науковий вістник. 1910).
“ — Белорусское движение (Новый·энцикл. словарь Брок.—Ефр., полуто. 8).
“ На дарозі да новаго жыцьця. Пецярбург. 1912.
“ — Нашы песьняры. Вільня. 1918. (лацінікаю).
20 Палуян С.—Белоруська поэзія ў ў тиловых представниках (Україн. хата. 1910 № 31).
21 Пыпин А.—Исторія русской этнографіі. 4 тт. Спб. 1819—92 г.г.—аб беларусах. т. 4.
22 Романов В.—„Тарас на Парнасѣ“ и др. белорусские стихотворенія. Могилев. 1902.
23 С. В. с.—„Адвачная песьня“ Янкі Купалы. (Наша ніва. 1910. № 38).
24 Святыцькій І.—Відродженіе белорусского пісьменства. Львоў. 1908.
25 Ф-ко Ю.—Беларусь у песнях. Белорусское эхо. 1918. № 4, 5 и 6).
“ Згуки сусъветнай вайны 1914—18 г. у беларускай паэзіі.
(Школа и культура совет. Белоруссии. 1919. № 1).
26 Хлебцевич Е.—Народническая поэзия белоруссов. Спб. 1917.
27 Ш. Ядвігін—В. Марцінкевіч у практичных жыцьці. (Наша ніва. 1910. № 48).
28 Янулайтіс А.—Аб маладым наеце с Крошина. Маладая Беларусь, т. I, сш. 3.
29 Янчук Н.—Несколько слов о новейшей белорусской литературѣ.
Ізвѣстія общ. слов. культуры. 1912. т. I. кн. 1.
30 Ясенович С.—Беларусская літэратура у 1909 г. Наша ніва. 1910. № 7.
31 Карский Е.—Белоруссы, т. III, вып. III аб новай беларуской літэратуре—друкуеца.
32 Очарк белорусской литературы, под ред. Янчука Н.—друкуеца.

Б. ВЫДАННЯ па БЕЛАРУСКУЙ ПІСЬМЕННАСЦІ.

I. ВЕРШЫ.

- 1 Апаведання і легенды вершам рожных аутороў. Вільня. 1914. лацінікаю
2 Богдановіч М.—Вянок; книшка выбраных вершоў. Вільня. 1913.
3 Буйло К.—Курганныя кветка. Вільня. 1914.
4 Бурачок М. (Богушевіч Ф.) Дудка беларуская. Пецярбург.
“ Тое самае. Вільня. 1918. лацінікаю.
5 Быліна Янка—На прызбе. Вільня. 1918. лацінікаю.
6 Гартны Цішка—Песьні. Пецярбург. 1913. лацінікаю.
7 Гарун Алес Матчын дарь.думы і песьні. 1907—1914,—Менск. 1918.
8 Зязюля А.—З роднага загону. лацінікаю.
9 Колас Якуб—Батрак. Як. Юрка забагацей. лацінікаю.
“ —Песьні жальбы.
“ —Сымон музыка—поэма, ч. 1—3. Менск 1918.
10 Купала Янка—Адвачная песьня. Пецярбург. 1910.
“ Гусьляр. Пецярбург. 1910. лацінікаю.
“ Жалейка—зборнік вершау. Пецярбург. 1908.
“ —Шляхам жыцьця—зборнік вершау. Пецярбург. 1913.
“ Спадчана. зборнік творау —друкуяца.
11 Леўчык Гальяш—Чыжык Беларускі, зборнік вершоў. Вільня. 1912. і лацінікаю.
12 Лучына Янка (Неслуходскі Іван)—Вязанка. Пецярбург. 1903.
13 Марцінкевіч В.—Вечарніцы. Пецярбург. 1909. лацінікаю.
“ Гапон (аповесцы). Пецярбург. 1907. лацінікаю.
“ Стаяры—гауры. лацінікаю.
“ Шч.роускіе дажынкі. Купала. (аповесці). Пецярбург. 1910. лацінікаю.
14 Паўловіч Альберт.—Снапок.—зборнік вершоў. Вільня. 1910.
15 Райка Сымон (Богушевіч Францішек)—Смык беларускі. Пецярбург. 1908. лацінікаю.
“ Тое самае. Вільня. 1918. лацінікаю.

- 16 „Тарас на Парнасѣ“ бѣлор. поема. Витебск. 1896. Тоже. 1898. Тоже. 1910. изд. З. Могилев. 1902. изд. Е. Романова. Вільня. 1909. і лацініакаю. Мінск. 1917. Наша ніва. 1909. № 40. „Мінскій листок“ 1889. № 37. „Смоленскій вѣстник“ 1890. № 37. „Вітеб. губ. вѣд.“ 1895—96 г.г. Радиміч Е.—Із міра русских народных преданий. Вітебск. 1896.

17 Цётка (Алоіза з Пашкевічоу Кейрісавая)—Скрыпка беларуская. Вільня. 1918. лацініакаю.

ПЕРЭКЛАДЫ:

- 18 Косич М.—Переложение некоторых басенъ Крылова на белорусское нарѣчіе. Чернигов. 1903.

19 Міцкевіч Адам.—Пан Тадуш: пераварнку Марцінкевіч. Пецярбург. 1907. лацінікаю.

20 Шавчэнко Т.—Кацярына; переклад Ф. Чернышевіча, пад ред. Янкі Купалы. Вільня.

II. АПАВЕДАНЬЯ.

- 1 Беларускіе жарты. Мінск. 1915.
 - 2 Беларус П—Якім Бяздолъны. Вільня. 1914.
 - 3 Бірыло Сыцепка—Стражнік. Вільня. 1915.
 - 4 Бядуля Змітрок—Абразкі. Пецярбург. 1913. лацінікаю.
 - 5 Галубок—Апаведаньня. 1913.
 - 6 Гвозд Л.—Праклёнашы. Пецярбург. 1913.
 - 7 Горэцкі Максім—Рунь (апаведаньня). Вільня.
 - 8 Гушча Тарас—Апаведаньня. Вільна. 1912.
" Неманоу дар. Пецярбург. 1913.
 - " Родныя зяявы. Вільня. 1914.
 - " —Тоўстас палена. Пецярбург. 1913.
 - 9 Колас Якуб—Пралау чалавек. Пецярбург. 1913.
 - 10 Лесік Я.—Ня усе разам, ягомосьці!..
 - 11 Мятавыя лісточкі.—лацінікаю.
 - 12 Новіч А. Амерыканец—апаведаньне.
" —У дому лепей —апаведаньне. Пецярбург. 1911.
 - 13 Таўрус—Аб чым шаацелі лісьця. Пецярбург. 1913.
 - 14 Ш. Ядвігін—Бярозка і др. Вільня. 1912.
" Тоя самае. Менск. 1918.
" Васількі.
" Дзед завала. Вільня.
 - 15 Амфітеатроу—Хілібертава пакута і др.; вольны переклад В. Л. Вільна. 1912.
 - 16 Бэльлямі—Казка аб вадзе; перел. А. В. Вільня. 1907. і лацінікаю.
 - 17 Гаршін Всеволод—Сыгнал—Москва. 1918.
" Усевалод—Сыгнал. Вільня. 1914.
 - 18 Горкій М.—Архіп і Лявонка; перекл. Т. Г. Вільня. 1910. і лацінікаю.
 - 19 Конопніцка Марыя—Дым; перекл. Зязюля. Вільня. 1909.
 - 20 Ожинковая Эліза—Гэдали—апаведаньне. Вільня. 1917. і лацінікаю.

III. ДРАМЫ.

- 1 Алехновіч (Олехновіч) Францішк—Базілішк—казка у 3 актах. Вільня. 1918. друкована; лацініака.

“ Бутрим Няміра (Каменская труна) піеса у 2 актах с прологом. Вільня. 1918. друковано; лацініака.

“ Каліс—драмат. абразок у 2-х актах. Вільня. (друковано).

“ —Манька—п'єса у 4-х актах. Зборнік сцен. твору, т. I. сш. I.

- Францішк—На Антокалі—піеса у 3 актах са спевамі і танцамі
Вільна, 1918 г. друковано; лацінікаю.
- “ —У лясным гушчары—казка у 1 акці. Вол. Беларусь. 1918. № 28.
- “ —Чорт і баба—жарт у 1 акце. В. Беларусь. 1918. № 32; таксама
у Зборніку сцэн. творау, т. 1, сш. 2.
- 2 Беларус Максім—Атрута. (Абразок). Наша ніва. 1913. № 8 и 9.
- 3 Валодьські А.—Як яны жаніліся; перэклад Власта; літографовано.
“ Тоя самае. Зборнік сцен. творау, т. 1. сшыт. 2.
- 4 Гартны Цішка—Хвалі жыцьця—драма у 3 дзеях. Зборнік „Зажынкі”.
- 6 Грамыка М.—Эзымітрок з „Высокай Буды”, драма у 4-х дзеях. В. Беларусь. 1918.
№ 33, 34 і 35.
- 7 Гушча Тарас—Антось Лата—камедыя на 2 акты. В. Беларусь. 1917. № 27 і 28.
“ —Антось Лата—сценічныя творы на 2 акты. „Сценічныя творы”
Т. Гушчы.
“ —На дарозі жыцця („Сценічныя творы” Т. Гушчы).
- 8 Долеўкіе -Міхалка камедыя у 1 дзеі. Пецярбург 1911. (літаграфовано).
“ —Тоя самая. Зборнік сцэнічных творау т. 1. сш 2).
- 9 Каганец К. Модны шляхтюк (бытовая камедыя ў 1-ым дзеі. Пе ярбург. 1910. (лі-
таграфовано; таксама у Зборніку сцэн.— творау , т. 1. сш 2).
- 10 Кратунікі М.—Па рэвізіі (камедыя у 1 дзеі). Пецярбург. 1911. (літаграфовано; так-
сама у Зборніку сцэн. творау, т. 1. сш. 2).
“ —Пашыліся ў дурні (жарцік у 3-х дзеях). Пе ярбург. 1910. лі-
таграфовано; таксама у Зборніку сц. творау т. 1, сш.
- 11 Купала Яўка—Паўлінка (камедыя у 2 дзеях). (літографовано).
“ Тоя самае (сцэны із шляхецкага жыцця у 2 актах). (Зборнік.
сцен. творау, т. 1, сш. 1).
“ —Сон на кургане (у 4-х абразок). Пе ярбург. 1912. (друковано)
- 12 Ожешко Эліза—Ў зіковы вечэр (сцена ў 1 дзеі, перэкладу Бласта.) Пецярбург. 1910.
(літаграфовано; яшчэ і лацінікаю).
“ —Хам (музык) (образ). Петярбург. 1912 (літаграфовано).
13. Пригаворка Наум (Еінцук Дунін—Мар. Інкевіч,—Залёты (съмяхотная штука у 3-х
дзеях). (В. Беларусь. 1918. № 10, 11 і 12).
“ —Тоя самае (Зборнік сцэн. творау, т. 1. сш. 1).
“ —Пінская шляхта (фарс—водзвіль у 1 дзеі) (Беларусь. 1918.
№ 30 і 31).

П Е Р Е К Л А Д Ы.

1. Чехов А.—Мядзведзь (жарт у 1-м акці. (літаграфовано; таксама ў Зборніку сцэн.
творау, т. 1, сш. 2).
“ —Сватанье (жар:ік); пералажыў Н. Чарноцкі. Пецярбург.
1910. (літаграфовано).
“ —Тоя самае (жарт у 1 акце) (Зборнік сцэн. творау, т. 1. сш. 2).

IV. Д З Е Л Я Д З Я Ц Е Й.

1. Віткевіч С.—Дзядзька Голад (апаведанье; перэлажыла Зязюля. Вільня. 1911.
2. Даі:ячая чытанка. Мінск. 1917.
3. Жеромскі Ст., Еіткевіч Ст.—Штоб не здарылася і др. перетлумачыла Зязюля.
Мінск. 1914.
4. Лейко К.—Снатворны мак. (сцэна для дзі:ячых та:троў). Вільня. 1912.

V. ЗБОРНИКІ.

1. Еялікодная пісанка на 1913 г. 2. (1904—1914). Вильня 1914.
3. Гушча Тарас—Сінічныя творы. Мінск 1917.
4. Дыяменты беларускага прыгожага пісьменства № 1. Кіеў. 1919.
5. Зажынкі першы збор творау беларускіх песьньроу і пісьменнікау вышаўших З сям
і працунаага народу). Москва. 1918.
6. Зборнік „Нашей нівы“ № 1. Еільня. 1912. (Іллюстрація).
- “ ” ” № 2. ” 1912.
7. Зборнік сінічных творау, том 1, сыштак 1 (камеды). Менск. 1913.
8. Тоя ж, т. 1, сыштак 2 (вадзвілі). Менск. 1918.
9. Календарь „Нашае нівы“ на 1910. Еільня 1910, 1911,—1915. гг. Вильня 1910,—1914. гг.
10. Беларускі календар на 1916 г. 1917, 1918 г. Еільня.
11. Календар „Заранка“ (праваслаўны і каталіцкі) на 1919 год. Менск.
12. Беларускі календар на 1919 Еільня.
13. Колядная пісанка 1913. Вильня. 1913.
14. Літературны зборнік „Вольнае Беларусі“, сыштак 1. Мінск. 1917.
15. Маладая Беларусь (зборнік—часопіс), сарыя 1, сш. 1. Пецярбург. 1912. (рускім
і лацінскім шрыфтам набор).
- “ ” сарыя 1, сыштак 2. Пецярбург 1912. (гражданкаю і ла. інікаю).
- “ ” сарыя 1, сыштак 3. Пецярбург 1913. (гражданкаю і ла. інікамі).
16. Раніца (думкі беларускай студзянкай мелочі—зборнік № 1.

VI. ЧАСОПІСІ.

1. Наша доля—газета (Еільня. 1905).
2. Наша ніва—тыдневік, (вых. ў Вільні з 1906 па 1961 г.).
3. Гоман—газета (2 р. у тыдзень)—Еільня, 1916, 17 и 18 гг.
4. Вольная Беларусь—газета (1917), тыдневік (1918) Мінск.
5. Беларускі шляхт—штодзенная газета. (Менск. 1918 р.).
6. Даяніца—галота (№ 1—5 ў Пецярбури, № 6—44 за 1918 г. і 1—5 № за 1919 г.
у Маске).
7. Грамядзянін—газета (Еільня. 1919).
8. Беларуская думка—газета (Еільня. 1919).
9. Беларусь—тыднёвая каталікай газета (с 1913 р. і далей; Еільня) (ла. інікаю).
10. Гарта—штомесячнік. Менск (19 8 г.).
11. Грамада—газета (№ 1—4) у Менску (1917 р.).
12. Крывічанік—месячнік (Еільня. 1918). (лацінікаю).
13. Крапіва—журнал, ёдзін № 1 у Еільні.
14. Лучынка—месячнік (Менск 1914).
15. Беларуская Рада—газета (по рускі і беларускі /с 25—XI 1917 по янв. 1918 Менск).
16. Беларусское слово—газета (по рускі і беларускі) (Кіев. 19 8 .
17. Белорусское эхо—газета (по рускі і белорускі) (Кіев. 19 8).
18. Новый вестник—газета інш. оккупации. (Вільня. 1918).
19. Школа и культура совет. Белоруссии.—ежемесячнік (с белор. отд.) (Менск. Борисск 1919).
20. Белорусская земля № 1 от 19 8 г. (за 1 марта) больше не вых. (Менск; на р. яз.)
21. Белорусская криніца—двутыднёвік на русск. яз. (№ 1—2 за 1918 г. і 1—2 за янв.
1919). (Петроград).
22. Чэрвоны шляхт—двутыднёвік (Петербург 1918) (на русском яз.).
23. Сове кая Белорусь. Смоленск. 1920 г. (на белор. яз.).
24. Белорусь—Менск (на белор. яз.).

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТЭРАТУРА.

(НАРЫСЫ і АГЛЯДЫ).

Лекцыя, чытаная у Беларускім Народнум Університету
у Маскве.

Цяшская доля, якая на працягу усяго гістарычнаго жыцьця Беларусі, нядчэпна яе справаджая, давяла да таго нашу краіну, што мейста ея, як роунае з другімі, чуць ня назусім загубілася у ходзя жыцьця. Сцяраушы сваю гасударствяннасць з дауных часоу і падпауши пад моцны надау літвазацыі пошли заваевы яе Літоускім княжаствам, Беларусь, воляю лесу, пачала уступаць болій і болій свае мейста свайму пабядзіцялю-літоускаму уплыву з'яго губільнымі скуткамі ля развітшай у Полаччыня, Случчыня, Мазырчыня, Мінішчыня, і іншых вабласцех тагдашняе Беларусі, беларускай культуры. Усе прывілеі, праводзячыя тую ці іншую гасударствянную уладу, як лісаньня грамат, актау, пастанову ўсіх законау на пануючай мові, верхавенства устаноу, нагляд гасударскі за усею машынаю гасудаскае гаспадаркі—усе гэта па трошку перайходзіла у рукі літоуцау, прымаючи іхнюю ахварбоукі і прымеркоуваючыся на іх складу управы, нацыянальных звычаяу ды іншая. Разам з пераходам, ці сапраудній, з атабранняням у свае рукі ат беларусау, кірунку гасударская машынаю, лехка, бяз спречкі, передаліся і усе чыноўныя людзі пад загад новага уладайцы краям і яго доляю, Літоуская народнасць павяла у краю сваю працу, стала пануючай і, вядома, нацыянальная асобнасці, як мова, душа, злучавы з гэстай асобнасцю, звычайна, ралігійны культ, начау прасціраць свое сільле шырэй і ширэй і захапліць у себе памаленьку ўсю тагочасную інталігэнцыю, выхаванную на пачатках і развіццю беларусскае культуры. Заусёды, пры стоку дэзвух рэчак, вада тае, якае хуччай і стромій цячэ, переганяя воду першай і усе плывучая захапляя з собою. Але, калі усе іншая удалося літоуцам аблітавіць, скинуць хварбу беларускай мулі, та гэта ня удавалася зрабіць з беларусскаю моваю. Як ні як, а беларускі народ па лічбі куды перацягвау літоуцау, выраблянаю культураю, якую больш усяго захоувая мовлені так сама стаяу вышэй, рауняючы з беларусамі, усе ж такі някультурных і адсталых літоуцау. На працягу доугіх гадоу самаістнаго жыцьця, беларуская культура добра ужылася і змагацца з яе уплывам і на літоускую гасударскую управу—было цяжка і ня зусім патрэбна. Гэткія вялікія з'явішчы у жыцьці народау, як поуная усасанья, знішчэння аднаго другім—рэч ня вельмі простая. Гісторыя, на працягу сваем, толькі у дау-

цяю і беларускую і літоускую. Яе ж культура, роуная заходній, магнэсам пацягнул усіх мала веля падкіх да яе з стану багатых і карыстаючых можнасце яе мець. Усе нацягнуліся у Польш, Варшаву ды Кракау, і вядома, аттуль уже яны варочаліся чыстымі палякамі. Поміж з гэтым, старажнна коланізацыя Беларусі ды Літвы, надзяленыня багата зямлею усіх заслужаных пры дварох літоускіх князеу і польскіх каралеу чыноунікау, баярау і выслугнай шляхты, да гэтаго яшчэ высунутая на повярх жыцьця царкоуная унія—як лепш ня трэба зварнулі Беларусь у калоню Польшчы, з усім хараством сярэдня-вяковая коланізацыянае палітыкі. Палогая роунасць, з стромым нагінам, на якой ушчало сваю пуціну развіцьце беларускае народнасці, суджаныя доляю яе законы, сапхнулі да бядоваго скутку. З гэтаго часу, с часу гасударскае уні паміж Польшчаю і Літвою, абвітаю валям маладое Ядвігі, Беларусь перайшла у другі перыяд свайго жыцьця, перыяд, у які прышлося працунаму народу беларускаму, «хлопам» «жывея» прычасціца да міссы захаваньня свайго нацыянальнага жыцьця.

Уся знаць, памешчыкі, шляхта—пацягнуліся, як я сказау, у Варшаву, а нахджжаючыя на Беларусь чыноунікі і коланісты, прыносілі польскую культуру, дух, язык. Перш з гасударскага ужыцця, а потым і з будзіоннага ужываньня вышэйшымі станамі—беларуская мова выпіхалася, замяняючыся польскаю. Аставауся народ, прыгонны, якому толькі і асталася можнасць казаць на сваей роднай мове. Прауда, у касцелах, у судох—так сама паща мова польская. Вымушалася і простаму народу чужынная мова, але до угі час яе умываньня усе-такі ня перамог роднае—як Польшча ня змяніла души беларусскае. Не, і казаць ня трэба, каб у такіх варунках магла іші реч аб развіцьці беларускае мовы ці нават літэратуры.

Прыгон сыпняю прайходзіць съвет да ценных людзей, крыху ж асьвячоных, да стауши гэту асьвету у Польшчы, няслі свае таленты ей жа.

Гэтак ішло да 18 сталецьця, да часу заваеу Беларусі расейскімі царамі пры падзелу Польшчы. З гэстаго моманту Беларусь з другога боку падышла да новаго фактару чужыннага уплыву, прынесшаго з сабою тую ж самую бяду з усходу, якую палякі каля двух сталецьцяу да гэтаго няслі з-заходу. Беларусь стала с калоні—тым ласым куском, за які шчапіліся два пачаткі—велікарасейскай і польскай палітыкі зніштаження. Німа магчымасці, не хватая слоу у мове, каб поунасцю абмуляваць разбазыраннасць глуму, здзеку і гвалтоуя, якія дзікім віхром завілі над бяздольнай, пакутнай стараною. Калі намуляваць сабе вобраз, дзе відаць, як два каршуны раздзіраюць сваю ахвяру—та то будзя поуная снадобя долі Беларусі да апошніх часоу, захоплянай кілцюрамі памешчыкау—русыфікатору, і паланізатарау, ксядзоу і папоу.

У гэтай дзікай схопца стагнала Беларусь і нельга было думачь, што калісі мінецца щэмь ночы і нішчаны народ пачне будзіцца, станя прабаваць свае жыцьцё, вядома, с першаго кроку ступіушки на пуціну нацыянальна-культурнага атраджэння. Пара гэтая якрас прышла у той час, калі уся Расея у сілу законау сацыяльнага развіцьця, ачулася на мяжы

равалюцыі 1905 году. Узраджэння Беларусі поруч з абгастэрнням нацыянальнага пытаньня і клясовых супречак, ушчалося з дужа цікаваго пункту і пашло на простуй завабна-уздзячны дарогазя—гэта уваскрашэнням да жыцьця беларускае мовы, праводчым якога стау сам беларускі народ.

Прауда, мы ня можам ня адмейць першых бліскау на небасхілу беларускага жыцьця: праменьня, хоць і смуглыя, блеклыя—з'явіліся яшчэ у 60-тыя гады XVIII сталецца. Іх зас্বечвалі рэдкія, прыпадкова, пад штырхам тых іншых варункау, народалюбна настроянная людзі, больш пісары і песняры на абмылца, уведзянай развіццем жыцьця у систэму, адышоўшымі на паслугу суседнім, багатым народам—тым жа пелякам ды расейцам.

Народнічы уплыу, захапіушы інталігэнцыю у Рәсей—пераліуся і на Беларусь і крануу сабою сярэднюю інталігэнцыю і ліберальныя кругі пісьменства. Беларуская мова, захаваная на працягу доугіх гадоу у спіску і і здзеку, адна пракладала дарогу, на якой можна было прайдці у гэты народ. Ды бяз нязнаньня яе, нязацікауляннасці ёю, нельга было назнаць і душы самога народу. Вось мы і бачым, што на змену тым адносінам да беларускага слова, якія нельга назваць іначай, як глум—і выходзячых ат забавы і «німа чаго рабіць» зравольных панкоу, пачыная ужывацца жывы, і шчыры прыхіл, якія ушчыння цэлы цуг песняроу. Сыракомля (Кандратовіч) паміж польскімі творамі працуя крыху і над роднымі беларускімі; Манюшка—бярэ ля сваіх мелодзіяу—мелодзіі роднага краю у оперы «Сялянки», і украпляя імі свае вялікія музычныя творы. Ім першым запісаны абробляна багатая песня беларуса. Толькі многа пазней Рагоускі дадау свае працы да яго... Прауда, зашмат раней, яшчэ у XVIII веку некі В. Ровінскі, а як кажуць другія, Манькоускі, перекладая на Беларускую мову украінскую «Энеіду» і гэтым пракладая пошля доугаго змоуку першую сцешку на дарозя гражданскага жыцьця «хамскай мовы». Потым, ужо у 50 гг. XVIII сталецца беларускі дзеяч Чэчот ня раз падае прыклад культурнае працы над атраджэнням Беларусі. Але усе гэта былі пробы, нясмелія і ня сапрауды сур'юзныя. Толькі В. Дунін-Марцынкевіч (1803—1885 г.г.) першым ясна і смела пачыная пісаць па беларуску, праканаўшыся на прыкладзя, што: «Беларускі селянін («Dudav Bialoruski»—I вып. 1875 г. Мінск), бачучы кніжку на родную мовя, ахвотний яе чытая і дзетак сваіх лягчэй прысягая к асьвеця»...

Крыху атыдам у бок, каб паясніць некаторая няпаразумення, с першаго узгляду западаючая у парадак анісу і складу нашага пытаньня. Як бачыцца, у весь час на працягу нашага апісу вы натыкаліся на просьчнае пытаньня: справа мусіц іші, як то пастауляна у перадзя, аб беларускай пісьменнасці, а у злозя рэч ідзе аб культурна-нацыянальнум атраджэнні Беларусі? Чаму гэта так? Што можа быць між гэтым такога агульнага, каб так цесна злучыць гэты два пытаньня?

Калі мы прасачым гісторыю атраджэння другіх прыгнечаных народау, та мы ясна убачім, што самым вахкім праводчам яго з'яўляцца пісьмен-